



# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

## ТРЭЦЯЯ АПЕРАЦЫЯ ПА ПЕРАСАДЦЫ СЭРЦА

Пациентам стаў мужчына 50 гадоў з дыягназам дылатацыйна кардыяміятыя. Донорскае сэрца было дастаўлена з 5-й гарадской клінічнай бальніцы Мінска. Аперацыю правяла брыгада спецыялістаў на чале з загадчыкам лабараторыі хірургіі сэрца РНПЦ доктарам медыцынскіх навук Юрыем Астроўскім.

БЕЛТА.

## ПРАМАЯ ЛІНІЯ САЦЫЯЛЬНАЯ ПАДТРЫМКА: КАМУ І НА ЯКІХ УМОВАХ?

Адрасная сацыяльная дапамога, падтрымка маламаёмных грамадзян, ветэранаў і інвалідаў — усё гэта стане тэмай «прамой лініі» газеты «Звязда» з удзелам начальніка ўпраўлення дзяржаўнай сацыяльнай падтрымкі насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Валянціны Пятроўны СЯРГЕЕВАЙ, начальніка аддзела па справах інвалідаў Рыты Валянцінаўны СУШКО і начальніка аддзела па справах ветэранаў Івана Пятроўна НАГІБІНА.

«Прамая лінія» пройдзе 14 красавіка з 11 да 12 гадзін па тэлефонах (8 017) 292 38 21 і 292 38 92. Папярэдне пытанні прымаюцца па нумары (8 017) 287 17 57.

## Аляксандр Лукашэнка паставіў задачу забяспечыць унутраныя патрэбнасці Беларусі ў сельскагаспадарчай тэхніцы

Такое даручэнне Прэзідэнт Беларусі даў, знаёмчыся з ходам веснавых палявых работ у Светлагорскім раёне.

«Умова крывізі трэба кінуць сілы на асноўную тэхніку: аўтамабілі, трактары і іншую сельгастэхніку, — адзначыў беларускі лідар. — Неабходна забяспечыць унутраныя патрэбнасці па тэхніцы ў сельскай гаспадарцы, камунальнай сферы».

Прэзідэнт звярнуў увагу на тое, што пры эксплуатацыі дарагой тэхнікі неабходна беражліва да яе ставіцца. «Гэта велікі складаная тэхніка, і па-варварску да яе ставіцца неадпачувальна. Самае галоўнае — жалежная дысцыпліна».

Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што на тэхніку неабходна ўстанавіць нармальныя цэны, паколькі ў цэлым знізіўся сабекошт прадукцыі. Прэзідэнт запатрабаваў звярнуць пільную увагу на якасць, а таксама рабыць заказ на тую прадукцыю, якая сапраўды цяпер патрабна той ці іншай гаспадарцы. Як было даложаена Прэзідэнту, у гэтым годзе на закупку тэхнікі плануецца выдзеліць ВіЗ,6 трлн. «Я ўжо зарыентаваў кантраляраў паглядзець, як выкарыстоўваецца дарагая тэхніка».

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што, як бы ні было складана, неабходна перабудовацца і пераходзіць на выпуск запатрабаванай прадукцыі, напрыклад, з грузавых аўтамабіляў на аўтобусы. Ён дадаў, што сітуацыя ў свеце апраўдавае ўсе дзеянні адносна беражлівасці.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заклікаў не зачылівацца на расійскім вектары экспарту. «Трэба перастаць нашым чыноўнікам поўзаць на каленях па расійскім кабінетах, — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — Не хочучы нас пусіць на свае рынкі, мы будзем шукаць іншыя вектары экспарту».

Паводле слоў Аляксандра Лукашэнка, «само жыццё вучыць і прымушае нас дыверсіфікаваць экспарт». «У нашай прадукцыі нармальна якасць, яна цалкам канкурэнтаздольная. На расійскім рынку мы заўсёды будзем прысутнічаць, але пры гэтым трэба асвойваць іншыя рынкі», — сказаў Прэзідэнт. Ён дадаў, што беларуская прадукцыя карыстаецца попытам у самых розных рэгіёнах свету.

«Што датычыцца Расіі, то тут назіраюцца не зусім прыстойныя ад-

носіны. І я не баюся аб гэтым публічна аб'явіць». Прэзідэнт абурэўся тым, што расійскае кіраўніцтва не прытрымліваецца дасягнутых дамоўленасцяў, якія датычацца эканамічных адносін. «Мы дамовіліся, што будзем \$150 мільярд за газ штокартальна. А потым прыяжджаюць іншыя і гавораць, маўляў, не — малавата. Гэта значыць тое, аб чым дамаўляемся, нідзе не праходзіць», — канстатаваў кіраўнік дзяржавы.

«Расійскі бок нам таксама гаворыць: аддайце заводы, аддайце тое і тое. Сёння ніхто ва ўмовах крывізі нічога прадаваць не будзе».

Галоўнай мэтай краін «вялікай дваццаткі» павінна быць адмова ад пратекцыянізму.

«Мяне радуе тое, што краіны дамовіліся на лонданскім саміце пазбегчы пратекцыянісцкіх мераў. Спадзяюся, гэта дамоўленасць будзе выконвацца і дзяржавы не будуць блакіраваць пастаўкі замежных тавараў на свае рынкі».

Прэзідэнт Беларусі з задавальненнем адзначыў, што ўдзельнікі саміту прыйшлі да згоды, і былі ўлічаны пазіцыі як ЗША і Вялікабрытанія, якія прапанавалі выдзеліць больш сродкаў на стымуляванне эканомікі, так і Францыя, Германія, якія выступілі за ўзмацненне адміністрацыйнага кантролю за фінансавымі рынкамі. «Гэта правільна, кантроль павінен быць. Бо нельга зусветна эканоміку ператвараць у казіно».

Кіраўнік беларускай дзяржавы падкрэсліў важнасць выканання рашэнняў саміту, асабліва ў частцы адмовы ад пратекцыянізму для экспартарыентаваных краін, такіх, як Беларусь. «Калі б рашэнне аб адмове ад пратекцыянісцкіх мераў выконвалася краінамі «вялікай дваццаткі», і перш за ўсё Расіяй, мы б занялі як мінімум палову праблему, звязаных з крывізісам», — заявіў Прэзідэнт. Але пакуль гэта пытанне нават з Расіяй не знята, дадаў ён.

«Пахвём, убачым. Калі будзе так, як дамовіліся ў Лондане, — будзе добра. А калі не будзе, то мы станем выкручвацца самі, разлічваючы на свае сілы».

Расія не спяшаецца з рэальнымі задачкамі па ўмацаванні расійскага рубля.

«Як можна выступаць з намерамі, каб валюта стала рэгіянальнай, а ў перспектыве, можа, і выйшла на ўзровень сусветнай (як

амерыканскі долар або японская іена), і ў той жа час не ісці практычна на гэтым шляху?».

«Беларусь не выходзіць у сваіх прапановах па крэдытах з таго, што мы быццам бы хочам перахапіць яшчэ сотню мільярд рублёў. Гэта ў Расіі, напэўна, так хочучы гэта прадставіць, — падкрэсліў Прэзідэнт.

Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што «калі нехта перастае працаваць, ён абавязкова павінен пайсці». «У гэтым вы пераконаецеся ў бліжэйшы час, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Прычым тут урад? Есць пэўныя людзі, персаналі, якія дрэнна, слаба працуюць, таміліся, таму трэба мець сілу волі, каб пайсці».

«Трэба супакоіцца, перастаць накручваць праблему, якой не існуе. Воротаў ва ўрадзе няма, працуюць таго курсу, які праводзіцца, таксама няма», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт нагадаў, што па выніках квартала мае намер азнаёміцца з тым, як працуюць кіраўнікі прадпрыемстваў. Па выніках жа паўгоддзя будзе дадзена комплексная ацэнка рабоче эканамічна ўмовах крывізі. «Гэта будзе добры паказчык», — дадаў ён.

Гаворчы ў цэлым аб уплыве сусветнага крывізі на эканоміку Беларусі, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што гэты крывізі ў некаторай ступені карысны для краіны, паколькі навучыць і выпускаць запатрабавана на рынку прадукцыю, і прадаваць, і працаваць. «Вядома, крывізі — гэта цяжка, але ён мае ачышчальную функцыю для грамадства. Застаюцца толькі тыя, хто можа працаваць», — сказаў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка высокая ацаніў работу Сельгасгоска ВА «Хімавалко». У гэтым годзе прадпрыемства плануе выйсці на тэмпы росту вытворчасці 114-115 працэнтаў, што пацверджана ўжо заказамі. Рэнтабельнасць прадукцыі за мінулыя месяцы склала 2-3 працэнта, па асобных відах прадукцыі займае першае месца ў свеце.

«Фінансава-эканамічны крывізі мацней за ўсё ўдарыў менавіта па такіх прадпрыемствах кі-

раўнік дзяржавы, які даюць мячымасць бачыць, што гэтыя працэсы — пашырэнне разліку ў расійскіх рублях і ўмацаванне рэгіянальнага прэстыжу рубля — на самай справе нечага варта». На думку Аляксандра Лукашэнка, расійскі бок пакуль што не хоча ажыццяўляць практычныя дзеянні ў гэтым напрамку.

«Калі расіянне хочучы мець рэгіянальную валюту, то ім больш выгадна ажыццявіць гэта з Беларусцю», — адзначыў Прэзідэнт. «Мы пачакаем, для нас няма цяпер крытычнасі моманту. Калі яны захочуць нешта зрабіць, мы будзем гэта вітаць», — дадаў ён.

Пры гэтым кіраўнік беларускай дзяржавы лічыць заўчаснымі рашэннямі аб ператварэнні расійскага рубля ў валюту ЕўрАзЭС. «Пакуль ніхто, акрамя Беларусі, да такіх канкрэтных прапановаў не выказвае гатоўнасці».

Адна з прычын адстаўкі міністра ўнутраных спраў Уладзіслава Наумова — страшэннае стомленасць.

«Амаль 9 гадоў прапрацаваўшы міністрам унутраных спраў, на тым зносе! Гэта не значыць, што ён дрэнна працаваў. Але чалавек стаіць, і працаваць, і працаваць. «Вядома, крывізі — гэта цяжка, але ён мае ачышчальную функцыю для грамадства. Застаюцца толькі тыя, хто можа працаваць», — сказаў беларускі лідар.

Прэзідэнт адзначыў, што ў МУС было такіх добрых паказчыкаў, як знялі як мінімум палову праблему, звязаных з крывізісам», — заявіў Прэзідэнт. Але пакуль гэта пытанне нават з Расіяй не знята, дадаў ён.

«Пахвём, убачым. Калі будзе так, як дамовіліся ў Лондане, — будзе добра. А калі не будзе, то мы станем выкручвацца самі, разлічваючы на свае сілы».

Расія не спяшаецца з рэальнымі задачкамі па ўмацаванні расійскага рубля.

«Як можна выступаць з намерамі, каб валюта стала рэгіянальнай, а ў перспектыве, можа, і выйшла на ўзровень сусветнай (як

амерыканскі долар або японская іена), і ў той жа час не ісці практычна на гэтым шляху?».

«Беларусь не выходзіць у сваіх прапановах па крэдытах з таго, што мы быццам бы хочам перахапіць яшчэ сотню мільярд рублёў. Гэта ў Расіі, напэўна, так хочучы гэта прадставіць, — падкрэсліў Прэзідэнт.

Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што «калі нехта перастае працаваць, ён абавязкова павінен пайсці». «У гэтым вы пераконаецеся ў бліжэйшы час, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Прычым тут урад? Есць пэўныя людзі, персаналі, якія дрэнна, слаба працуюць, таміліся, таму трэба мець сілу волі, каб пайсці».

«Трэба супакоіцца, перастаць накручваць праблему, якой не існуе. Воротаў ва ўрадзе няма, працуюць таго курсу, які праводзіцца, таксама няма», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт нагадаў, што па выніках квартала мае намер азнаёміцца з тым, як працуюць кіраўнікі прадпрыемстваў. Па выніках жа паўгоддзя будзе дадзена комплексная ацэнка рабоче эканамічна ўмовах крывізі. «Гэта будзе добры паказчык», — дадаў ён.

Гаворчы ў цэлым аб уплыве сусветнага крывізі на эканоміку Беларусі, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што гэты крывізі ў некаторай ступені карысны для краіны, паколькі навучыць і выпускаць запатрабавана на рынку прадукцыю, і прадаваць, і працаваць. «Вядома, крывізі — гэта цяжка, але ён мае ачышчальную функцыю для грамадства. Застаюцца толькі тыя, хто можа працаваць», — сказаў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка высокая ацаніў работу Сельгасгоска ВА «Хімавалко». У гэтым годзе прадпрыемства плануе выйсці на тэмпы росту вытворчасці 114-115 працэнтаў, што пацверджана ўжо заказамі. Рэнтабельнасць прадукцыі за мінулыя месяцы склала 2-3 працэнта, па асобных відах прадукцыі займае першае месца ў свеце.

«Фінансава-эканамічны крывізі мацней за ўсё ўдарыў менавіта па такіх прадпрыемствах кі-

раўнік дзяржавы, які даюць мячымасць бачыць, што гэтыя працэсы — пашырэнне разліку ў расійскіх рублях і ўмацаванне рэгіянальнага прэстыжу рубля — на самай справе нечага варта». На думку Аляксандра Лукашэнка, расійскі бок пакуль што не хоча ажыццяўляць практычныя дзеянні ў гэтым напрамку.



Жыхар Чашнікаў Ігар БУКШТЫНАЎ рэстаўруе свой мотадэзльтэплан. «Я выраў на аэрадроме, дзе працаваў самалёт для патрэб сельскай гаспадаркі, — каза чашніцкі мотадэзльтэпланерыст, — і марыў сам узняцца ў неба». Яго мара пачала збывацца, калі патрапіў у Новапалюцкі дэльталётны клуб амаль 20 гадоў таму. Уласнаручна ён сабраў некалькі дэльтэпланаў...

## ХРОНІКА АПОШНІХ ПАЗДЗЕЙ

### ПАЛІЦЫЯ АБВЯСІЛА АБ ПЕРАМОЗЕ НАД ДЭМАНСТРАНТАМІ У КІШЫНЁВЕ

Малдаўская паліцыя ўзяла пад свой кантроль сітуацыю ў цэнтры Кішынёва, дзе 7 красавіка дэманстранты прыліхнікаў апазіцыі перарасла ў масавы беспарадак, заявіў міністр унутраных спраў рэспублікі Георгій Папука.

7 красавіка апазіцыянеры, якія апрастэставалі перамогу камуністаў на нядаўніх парламенцкіх выбарах, арганізавалі ў Кішынёве масавы мітынг. Ацэньваючы пратэстную хваля перарасла ў масавы беспарадак. Паміж пратэстантамі і паліцэйскімі пачаліся сутыкненні.

У масавых беспарадах пацярпелі некалькі дзясяткаў чалавек. Па інфармацыі «Інтэрфакса», які спасылаецца на гарадскую бальніцу хуткай дапамогі, з рознымі траўмамі ў клініку ўжо дастаўлены больш за 30 чалавек. РІА Навіны, спасылаючыся на хуткую дапамогу, называе меншую лічбу (20 пацярпелых). Сярод пацярпелых ёсць як паліцэйскія, так і ўдзельнікі акцыі пратэсту. Некаторыя з іх цяжка параненыя.

Пры гэтым у кіраўніцтве Кампарты, якая правіць у Малдавіі, тое, што адбылося, ужо назвалі спробай гвалтоўнага захопу ўлады. Падчас беспарадкаў былі разгромлены рэзідэнцыя прэзідэнта краіны і будынак парламента.


### КАЛЯ 200 МЯЧЭЦЫЎ МЕКІ НЯПРАВІЛЬНА АРІЕНТАВАНЫЯ

У святым для мусульман горадзе Мека каля 200 мячэццяў пабудаваныя з парушэннем арыентацыі.

Такім чынам, вернікі падчас малітвы мімаволі паруюцца загад Карана здзяйсняць абрад строга ў бок Каабы — мусульманскі святыні ў выглядзе кубічнай пабудовы ва ўнутраным двары Забароннай мячэці. У кожнай мячэці адна са сцен мае пустую нішу — міхрабам. Міхраб паказвае кірунак, гэта значыць напрамак на Каабу, у бок якой моляцца ўсе мусульмане свету. Аднак пры назіранні з вышніх паверхняў будынкаў высветлілася, што частка мячэццяў, асабліва старажытных, арыентаваныя няправільна.

Некаторыя святары ўжо выказалі сваю заклапочанасць тым, што малітвы адбываюцца з «парушэннем правілаў». Аднак намеснік міністра па справах ісламу Саудаўскай Аравіі запэўніў у мясцовай прэсе, што памылка не такая вялікая, каб бянжэць вернікаў. Па яго словах, у некаторых старых мячэцях ужо зроблены неабходныя папраўкі да кірунку малітвы.

# ДОБРАЯ ВЕСТКА З НАЗАРЭТА



Гэты старажытны зван каля царквы Архангела Гаўрыіла дабравесціцы усюму Свету.

«З Назарэта ці можа быць што добрае?» — чытаем мы ў Евангеллі, так да нараджэння Хрыста-Збаўцеля казалі ў Верхняй Галілеі. Да гэтага маленькага паселішча, якое ляжыць паміж двума невысокімі горнымі хрыбтамі і на той час было нічым не праслаўленае, тагачасныя суседзі ставіліся з пагардай. Але менавіта гэтае прыкрыметнае месца на планеце было выбрана, каб праз Архангела Гаўрыіла дабравесціцы Дзевы Марыі пра будучы нараджэнне ад яе Збаўцеля. Менавіта тут у сціплым жытлі прайшоў дзяцінства і юнацтва Хрыста.

З усёй планеты прыяжджаюць сюды, каб ступіць на Святую зямлю, на свае вочы пабачыць пясок і каменне, да якіх два тысячгагодзі таму дакранаўся Ён. Мясцовыя людзі жылі на той час у дамах-пяхор, зробленых у тоўшчы вапнавых скалаў. Такія дамы на сёння, безумоўна, не захаваліся, але на іх месцах ужо шмат стагоддзяў стаяць храмы — месца пахланення ўсіх хрысціян.

Сёння Назарэт — сучасны горад, які выконвае ролю эканамічнага рэгіянальнага цэнтру Ізраіля. Ён з'яўляецца самым вялікім арабскім горадам Ізраіля з насельніцтвам у 60 тысяч чалавек. Большая частка насельніцтва — хрысціян і мусульмане, якія жывуць у згодзе. Пад'язджаючы да горада, здалёк бачны Храм Дабравешчання (самы вялікі хрысціянскі сабор на Блізкім Усходзе), ён выраў на месцы, дзе, згодна з паданнем, быў грот — жытло Дзевы Марыі.

Зрэшты, у Назарэце ўсе мясціны звязаны са Святым сямействам. Каб наведваць адну з самых значных хрысціянскіх святыняў Су-

свету, сюды штогод прыяжджае каля мільёна паломнікаў. У апошнія гады ў Назарэце ўжо зроблены вялікія інвестыцыі з бюджэту краіны дзеля стварэння неабходнай інфраструктуры для гасцей.

Кожны паломнік імкнецца пабачыць у старажытнай царкве Архангела Гаўрыіла, дзе калісьці каля крыніцы Дзевы Марыі пачула добрую вестку ад шырыня пасланца (у старажытным Назарэце быў толькі адзін выток пітной вады, та-

му можна лічыць, што адсюль калісьці браў ваду і сам Ісус Хрыстос). Шырокі каменны прыступкі вядуць у пяхору да нішы, на нізе якой абкладзеная сэрбрам невялікая адтуліна з такой жа срэбнай накрывкай. Чапкаом з такога жа каштоўнага металу можа ўзяць ваду — кожная кропелька нішэ ў сабе роднасць з тым далёкім жыццём ідэальна Святым вытокам жарытнага Назарэта.

(Заканчэнне на 6-й стар.)

## БЕЛАРУСБАНК

Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк», расположенное по адресу: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32,

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 15 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

- 1. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
- 2. О внесении изменений в Устав ОАО «АСБ Беларусбанк».

Акционеры ОАО «АСБ Беларусбанк» могут ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня и заполнить бюллетень для заочного голосования (до 13 апреля), а также с решениями, принятыми внеочередным Общим собранием акционеров банка (после 15 апреля), по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, комн. 704(в), а также в филиалах – областных (Минском) управлениях, филиалах банка.

Дата окончания приема бюллетеней – до 13 апреля 2009 года.

Телефоны для справок: (8 017) 218 84 38, 218 87 72. УНП 100325912.

## БЕЛИНВЕСТБАНК

БЕЛИНВЕСТБАНК извещает:

Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 03.04.2009 зарегистрированы изменения в проспекты эмиссии облигаций ОАО «Белинвестбанк» 15 выпуска.

С полной информацией можно ознакомиться на сайте банка: www.belinvestbank.by

Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»: 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29. УНП 807000028. Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка Республики Беларусь № 3 от 27.10.2006 г. Лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/038555 от 19 февраля 2009 года.

Курсы валют, установленные НБ РБ с 04.04.2009 г. (дня бн разліку)	Курсы валют для безналичных разліку	Центрбанк РФ	ААТ «Азбука» Уладзіслава Грышына
1 доллар США ..... 2 807,00	1 евро ..... 3 750,15	USD ..... 33,3840	«Плэнькі Бухгалтэр. ГВ» на 2009 год у рублёў па самай выгаднай цэне. 209-89-01.
1 латывійскі лат ..... 5 288,74	1 латвійскі лат ..... 1 086,81	10 UAH ..... 41,4708	Ліцэнзія Мінскаўзлі № 02140/0172806 выд. 03.05.2004 да 02.05.2009
1 чэшская крона ..... 141,10	1 польскі злоты ..... 834,86	1000 BYR ..... 11,9656	
1 расійскі рубель ..... 84,08	1 украінская грывня ..... 348,70	EUR ..... 44,6578	

## СКРАЛІ КАМБАЙН

У Беразіно да правахоўнікаў звярнуўся прадпрыемальнік, у якога скралі бульбаборачны камбайн. Здарэнне адбылося ў надзелю па лабуз вёскі Краснае. Кошт знікллага камбайна «Разань» — ВР8 млн. Ігар ГРЫШЫН.

## 7 Седьмая линия

Годовой баланс за 2008 год УСП «Седьмая линия» «Приорбанк» Открытое акционерное общество (220035, Минск, ул. Тимирязева, 65А, тел. (017) 289 92 56) млн руб.

АКТИВ		ПАССИВ	
1	2	3	4
Основные средства	11,7	Источники собственных средств, всего	3816,5
Нематериальные активы	1,3	в том числе:	
Финансовые вложения, всего:	6519,1	уставный фонд	3372,0
в том числе:		резервный фонд	31,3
инвестиции в дочерние общества	—	добавочный фонд	42,8
инвестиции в другие организации	—	фонд накопления	87,1
облигации и другие долговые обязательства	6519,1	фонд потребления	—
прочие финансовые вложения	—	целевое финансирование	—
Доля перестраховщиков в страховых резервах	—	нераспределенная прибыль прошлых лет	—
Дебиторы, всего:	2,0	нераспределенная прибыль отчетного года	283,3
в том числе:		Страховые резервы и фонды, всего	7219,3
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	0,3	в том числе:	
дело премий по рискам, принятым в перестраховании	—	страховые резервы	7200,3
дебиторская задолженность (кроме операций страхования, сострахования и перестрахования)	1,7	фонд предупредительных (превентивных) мероприятий	10,1
Прочие активы, всего	4508,4	гарантийные фонды	8,9
в том числе:		Кредиторы, всего	4,9
незавершенное строительство	—	в том числе:	
материальные ценности и затраты	29,1	кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	—
денежные средства	4479,3	кредиторская задолженность по операциям перестрахования	—
собственные акции (доли)	—	дело премий по рискам, переданным в пер	

**ЗВЯЗДА** 8 красавіка 2009 г.

## Прыняты меры па роўным доступе да дзяржпадтрымкі беларускіх і расійскіх прадпрыемстваў

**Беларусь прыняла ўсе неабходныя меры па роўным доступе да дзяржпадтрымкі беларускіх і расійскіх прадпрыемстваў. Аб гэтым Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнку 6 красавіка прайнфармаваў прэм’ер-міністр Сяргей Сідорскі.**

Кіраўнік беларускага ўрада далажыў аб рэалізацыі раённай, прынятых Вышэйшым Дзяржаўным Саветам Саюзнай дзяржавы ў адпаведнасці з падпісаным Антыкрызісным планам сумесных дзеянняў урадаў Расійскай Федэрацыі і Беларусі. Документам вызначаюцца тэрміны прыняцця канкрэтных рашэнняў па ўзаемнай дзяржавай падтрымцы прадпрыемстваў у рэальным сектары эканомікі, а таксама рашэнняў, якія датычацца дзяржаўных закупак, аб доступу беларускіх вытворцаў да дзяржазакупаў у Расіі, і аднаўлення лізінгавых паставак прадукцыі.

Прэм’ер-міністр паведаміў, што пасля завяршэння першага квартала ў Беларусі прынялі ўсе неабходныя рашэнні. Разам з тым расійскі бок да гэтага часу не прыняў рашэнняў, якія забяспечваюць роўныя умовы доступу да мераў дзяржпадтрымкі. У прыватнасці, не ўнесены змяненні ў документ, якім былі ўведзены прэфэрэнцыйныя папраўкі для тавараў расійскага паходжання.

Кіраўнік дзяржавы яшчэ раз падкрэсліў, што агульны доступ на ўнутраныя рынкі дзвюх краін павінен быць на роўных умовах для суб’ектаў гаспадарання. У сувязі з гэтым ураду Беларусі даручана актывізаваць работу з урадам Расійскай Федэрацыі па больш хуткім дасягненні ўзаемавыгадных рашэнняў па тых пагадненнях, якія былі вырабляваны на лютымімі пасяджэнні Вышэйшага Дзяржаўнага Савета.

## Парадак функцыянавання інстытута эканамічнай неплацежаздольнасці аптэмізіцеўца

У Беларусі аптэмізіцеўца парадак функцыянавання інстытута эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтва), а таксама ўдасканальваецца павявы механізм дзейнасці часовых (антыкрызісных) кіраўнікоў, абумоўленыя аналізам і практыкай прымянення Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 12 лістапада 2003 года № 508 «Аб некаторых пытаннях эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтва)». Гэта прадугледжваецца Указам № 178 «Аб унесенні змяненняў і дапаўненняў ва Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 12 лістапада 2003 г. № 508», які 6 красавіка падпісаў кіраўнік дзяржавы.

Так, за камісіямі па прадукцённай эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтва), што ствараюцца пры органах дзяржаўнага кіравання, канцэрнах, мясцовых выканаўчых і распарадчых органах, замацоўваецца абавязак правядзення аналізу эфектыўнасці дасудовага аздараўлення, выканання планаў па санцыі (ліквідацыі) прадпрыемстваў. Гэта дасць магчымасць узмацніць адказнасць міністэрстваў, канцэрнаў і выканкамаў за правядзенне дасудовага аздараўлення і працэдур эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтва) адносна падлеваных арганізацый.

Кіраўнікам — юрыдычным асобам прадстаўляюцца магчымасць удзелу ў працэдурэ банкруцтва. Пры гэтым юрыдычныя асобы павінны праісці абавязковую акрэдытацыю ў дзяржаўных органах і іншых арганізацыях, падпарадкаваных ураду, выканкамам.

# СУД НАД «НАРОДНЫМІ МСЦІЎЦАМІ»

У Гомельскім абласным судзе пачаліся слуханні па крымінальнай справе ў дачыненні да **жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёна, якім прад’яўлена абвінавачванне ў забойстве**. Да суда яны **знаходзіліся пад падпіскай аб нывяздзе**.

Нагадаем, што ў гэтым папескім населеным пункце ў апошні дзень мінулага года быў забіты Мікалай Макарэвіч, які трымаў у жаху цэлую вёску. Людзі баяліся некалькі разоў судзімага — спалі ў адзенні, трымалі ў хаце сродкі абароны ад яго. А ён толькі ліў і вырашаў усё сваё праблема з аднавяскоўцамі аднолькава: падпальваў іх гаспадарчыя пабудовы. Да абвінавачваных у забойстве далучылася жан-

### Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Казіміра Свэнтэка

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў кардынала Казіміра Свэнтэка, Апостальскага адміністратара Пінскай епархіі з 70-годдзем свяшчэнніцкага пасвячэння.

«Вы выбралі гэты шлях у юныя гады і ўсё жыццё застаецеся вернымі сваёму прызыванню, захоўваючы любоў да Бога і людзей, усе сілы, веды і вопыт накіроўваюце на выхаванне адвечных ідэалаў дабрыві, міласэрнасці і справядлівасці», — гаворыцца ў віншаванні.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што кардынал Казімір Свэнтэк з’яўляецца адным з самых аўтарытэтных іерархаў у Рымска-каталіцкай царкве, першым на беларускай зямлі кардыналам, чые вера, адданасць справе, аптымізм, душэўная бадзёрнасць і дабрыва з’яўляюцца прыкладам для многіх людзей.

Прэзідэнт жадаў Апостальскаму адміністратуру Пінскай епархіі моцна здароўя, плённай дзейнасці, далейшых здзяйсненняў на карысць Касцёла і народа Беларусі.

**Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.**

# РАЎНЕННЕ — НА ЛЕПШЫХ Ва Урадзе

**Учора пад старшынствам прэм’ер-міністра Беларусі Сяргея Сідорскага Прэзідыум Савета Міністраў у дзясяты раз падводзіў вынікі сабярніцтва аб занясенні на Рэспубліканскую дошку гоу праеу пераможцаў мінулага года: на пасяджэнні разглядаўся праект адпаведнага указа. Кіраўнік Урада выказаў шэраг заўваг у бок абласцей і галіновых міністэрстваў адносна правядзення імі работ па вызначэнні лепшых прадпрыемстваў. У прыватнасці, прэм’ер «хацела б, каб сістэма работы была пабудаваная, зыходзячы з таго, што прадпрыемствы ўсіх формаў уласнасці маюць права прэтэндаваць на занясенне на Дошку гоуару».**

На думку Сяргея Сідорскага, у краіне дастаткова прыватных прадпрыемстваў, якія працуюць эфектыўна і могуць прэтэндаваць сабённа на выкананне паказчыкаў, прынятых Мінэканоміі. Іншая справа, што мясцовыя органы не зусёды на гэта звяртаюць увагу. «Практыка, што склалася, калі прадпрыемства падало заяўку на ўдзел у сабярніцтве — мы яго разглядаем, не падало — не, павінна сысці, — лічыць прэм’ер. — Задача мясцовай улады — убацьчы эфектыўныя прадпрыемствы і паказаць іх працу ў якасці прыкладу іншым».

Разам з тым, прэм’ер настойвае на тым, што на Рэспубліканскую дошку гоуару павінны заносіцца толькі сапраўды ўзорныя прадпрыемствы. Гэта павінны быць прадпрыемствы, якія не проста нядзянна працуюць, а з’яўляюцца флагманамі ў сваёй галіне.

«Калі гэта лепшае прадпрыемства, — упэўнены Сяргей Сідорскі, — значыць там укаранены сучасныя тэхналогіі, на іх павінны раўняцца іншыя». Узгадаўшы пра тое,

Разам з тым, прэм’ер настойвае на тым, што на Рэспубліканскую дошку гоуару павінны заносіцца толькі сапраўды ўзорныя прадпрыемствы. Гэта павінны быць прадпрыемствы, якія не проста нядзянна працуюць, а з’яўляюцца флагманамі ў сваёй галіне.

«Калі гэта лепшае прадпрыемства, — упэўнены Сяргей Сідорскі, — значыць там укаранены сучасныя тэхналогіі, на іх павінны раўняцца іншыя». Узгадаўшы пра тое,

## Урад Беларусі рэкамендаваў 11 красавіка рэспубліканскі суботнік

**Урад Беларусі рэкамендаваў органам дзяржкіравання, арганізацыям, мясцовым выканаўчым і распарадчым органам на добраахотнай аснове правесці 11 красавіка рэспубліканскі суботнік на рабочих месцах. Адпаведнае рашэнне змяшчаецца ў настанове Савета Міністраў ад 4 красавіка 2009 года № 413, паведамліі БЕЛТА ў Апараце Саўміна.**

Замест правядзення суботніка на рабочих месцах можна заняцца добраўпарадкаваннем і прывядзеннем у належны стан населеных пунктаў, у тым ліку аграгарадкаў, мемарыяльных комплексаў, месцаў вайной і воінскай славы, пахаванняў ваюноў і партызанаў Вялікай Айчыннай вайны, пахаванняў у месцах масавай гібелі грамадзянскага насельніцтва, а таксама падрыхтоўкаў загарадных аздараўленчых лагераў да летняга сезона.

### Прэзідэнт Беларусі назначыў

Анатоля Куляшова

Выконаваючым абавязкі

Міністра ўнутраных спраў

Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка назначыў першага намесніка Міністра ўнутраных спраў — начальніка крымінальнай міліцыі генерал-маёра Мілошчы Анатоля Куляшова выконаваючым абавязкі Міністра ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь.

**Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.**

#### Ва Урадзе

ліку адсутнасць няшчасных выпадкаў на вытворчасці, што пацягнулі смерць работнікаў. Акрамя таго, прэзідэнты на занясенне на Дошку разам з высокімі паказчыкамі і эканоміай рэсурсаў не павінны былі на працягу справазданчага года атрымліваць дзяржаўную падтрымку. У выніку незапоўненымі засталіся 11 месцаў: 6 — за дасягненне найлепшых паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця і 5 — за высокія паказчыкі эканоміі рэсурсаў. Свободныя месцы былі размеркаваныя па іншых намінацыях.

На пасяджэнні было адзначана, што ні адна з абласцей і ні адзін горад не выканалі ў поўным аб’ёме вызначаныя мэтавыя паказчыкі, як у цэлым, так і па сельскай гаспадарцы. У намінацыі ж за дасягненне найлепшых паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця сярод раёнаў на першае месца прэтэндуе Рагачоўскі раён, на другое — Івацэвічы і Горацкі. А вось за дасягненне высокіх паказчыкаў па эканоміі рэсурсаў сярод раёнаў адзіны, хто прэтэндуе на занясенне на Дошку гоуару, — гэта Кармянскі раён. Сярод арганізацый прамысловасці і паліўна-энергетычнага комплексу прэзідэнтам на першае месца стала РУП «Калінавіцкі завод ЖББ», на другім месцы маюць выды ПРУП «Мінская фабрыка каларовага друку», ААТ «Гомельская мазлёвая фабрыка «Прагрэс», НВПУП «ЛЭМТ».

**Ігар ШЧУЧЭНКА.**

#### Абзац

■ У гандлёвых аб’ектах Мінскай вобласці будучь створаны спецыяльныя аддзелы для хворых на цукровы дыябет. Такая просьба прагучала на сустрэчы прадстаўнікоў ветэранскіх арганізацый Міншчыны з кіраўніцтвам Мінбюроўскага, перадае БЕЛТА. Мяркуюцца, што такія аддзелы з’явяцца не толькі ў буйных крамах, але і ў вясковых, у аўтакрамах.

■ Абрабананне пункта абмену валюты аднаго з банкаў прадухілена ў Мінску. 6 красавіка ў сярэдзінне дня на пулыт аддзялення аховы Маскоўскага раёна сталіцы паступіла паведамленне аб экстраным спрацоўванні сігналізацыі ў Думе быту па вуліцы Маскоўскай. Нарадам дэпартамент аховы, што прыбыў на месца, вызначана, што невядомы спрабаваў пранікнуць у пункт абмену валюты. Міліцыя шукае падзароўнага.

■ У Вораньскім раёне пенсіянер, жыхар вёскі Яншукі-Шчызна, выяваьў саўну тры і загінуў. Усяго за суткі ў Беларусі адбылося 103 узгаранні травы і кустоўя, а таксама 14 лясных пажараў. Агульная плошча пажараў склала 62 га.

■ Па меншай меры два чалавекі загінулі і некалькі паранены ў выніку стральбы, якую вёў мужчына ў памяшанкі суда ў горадзе Ландсхут у Баварыі на поўдні Германіі. Невядомы страляў у некалькіх памяшанкіх суда. Па некаторых звестках, ён пакончыў і з сабой.

■ 20 тыхчас бутэлек малака раздалі фермеры ў цэнтры Афін. Такім чынам яны выяказалі пратэст супраць нізкіх закупачных цэнаў на сваю прадукцыю. Па словах фермераў, з аднаго літра малака яны зарабляюць толькі 0,30 еўра. Між тым, у грэчаскіх гандлёвых сетках кошт малака дасягае двух еўра за літр, што з’яўляецца адным з самых высокіх паказчыкаў у Еўропе. У акцыі ўзялі ўдзел калі 100 чалавек.

■ Апоўдні ў аўтокар — самы стрэсавы момант працоўнага тыдня. Пра гэта сведчыць вынікі даследавання, аб’ектам якога сталі 3 тыс. брытанцаў. Пяндзеляк, які традыцыйна лічыцца цяжкім днём павыдачых, насамрэч такім не з’яўляецца, высветлілі даследчыкі. Самы стрэсавы момант працоўнага тыдня — за 15 хвілін да сярэдзінны дня ў аўтокар, калі мы па-сапраўднаму уваходзім у працоўны настрой.

#### Поўны абзац

■ Шкілет чалавека, які павесіўся на дрэве 30 гадоў таму ў горадзе Ландсхут на поўдні Германіі, быў выпадкова выяўлены дзякуючы веласпедсту, што праязджаў міма. 18-гадовы веласпедст знойшоў у лесе костку, прынес ё ў паліцыю, а тая пра некаторы час выявіла на дрэве шкілет чалавека. Праваахоўным органам удалося ідэнтыфікаваць чалавека, які скончыў сваё жыццё самагубствам.

■ Унікальны выпадак выратавання чалавека адбыўся ў Падмаскоў’і. Малады чалавек высачыў з акна 5-павярховага дома, пасля чаго ўстаў, падняўся на той жа паверх і... паўтарыў скачок! Пачало ўсё, як найчасцей бывае, з банальнай гіянкі. Пакуль жонка ўкладвала спаць дзіця, гаспадар і двое яго сяброў выплылі тры бутэлькі гарэлкі. Гоцы пайшлі дадому, а гаспадар расхінуў акно і кінуўся ўніз. Каплатлівае жонка выклікала «хуткую». Пакуль тая прыехала, мужчына паспеў узняцца з газона і паўторна апісаць траекторыю падзення. Урачы канстатавалі лёгкае страसेанне мазгоў і некалькі драпнаў — не спатрабілася нават шпіталізацыя. На ўскы выпадку амаатар скачкоў вырашыў закадзіравацца ад алкаголю.

*Паведае паведамленніў карэспандэнтаў «Звязда» і інфармагенцтваў.*

КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» 29.04.2009 г.

#### ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже земельного участка в частную собственность граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома в д. Лапки, 36 Столбцовского района. Площадь участка 0,1369 га, кадастровый номер 625480402601000059, начальная цена – 168 660 рублей. Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 20.02.2009 г. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 25.04.2009 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 324.

Контактный телефон (8 017) 224 61 36.

Наш сайт в интернете: www.rlt.by.

ДОРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРОДАВЕЦ)

#### ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже 2 (двух) земельных участков для строительства и обслуживания индивидуальных жилых домов:

Лот 1 — земельный участок в д. Доры, ул. Строителей, общая площадь участка 0,1948 га, кадастровый номер 6220833002101000183, начальная цена — 2 800 000 руб. рублей;

Лот 2 — земельный участок в д. Доры, ул. Интернациональная, общая площадь 0,2500 га, кадастровый номер 6220833002101000184, начальная цена — 3 100 000 руб. рублей.

Участки размещены на расстоянии 50 км от г. Минска, имеются сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения.

Продажа земельных участков производится гражданином Республикой Беларусь, постоянно проживающим на территории республики или приравненным к постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка перечисляется на р/с 3600614080108 в филиале № 605 МОУ АСБ «Беларусбанк», код 513, г. Воложин, ул. Партизанская, 13, назначение платежа 04901, УНП 600037251, Дорский сельский исполнительный комитет.

Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок, возместить расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 24.04.2009 года в 12.00 по адресу: д. Доры, ул. Советская, 5, здание сельисполкома.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 23.04.2009 г. до 17.00 по адресу: д. Доры, ул. Советская, 5, кабинет секретаря. Контактный телефон: 01772 33 636.

Наш сайт в интернете: Volozhin.gov.by.

#### ГODOBЫЙ OТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ на 1 января 2009 г.

Полное наименование: **ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛБУД»**

Адрес: г. Минск, ул. Восточная, 133, оф. 1. Тел./факс 237 29 50, б.ух. 237 29 61.

Ф.И.О. руководителя – Новичик Николай Васильевич.

Ф.И.О. главного бухгалтера – Тимошко Мария Марьяновна.

Основной вид деятельности – строительство.

Единицы измерения – млн. руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2009 г.		
АКТИВ		
Наименование статей	Сумма	
Внеоборотные активы (I раздел)	11244	
Оборотные активы (II раздел)	12234	
Баланс	23478	
ПАССИВ		
Наименование статей	Сумма	
Капитал и резервы (III раздел)	17700	
Обязательства (IV и V раздел)	5778	
Баланс	23478	

#### OТЧЕТ O ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 1 января 2009 г.

Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели за 2008 год
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	млн. руб.	13768
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг	млн. руб.	1019
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ и услуг, управленческие расходы, расходы на реализацию	млн. руб.	7685
Сальдо по операционным доходам и расходам	млн. руб.	140
Сальдо внереализационных доходов и расходов	млн. руб.	-71
Прибыль (убыток) за отчетный период	млн. руб.	5133
Налоги и другие расходы и платежи из прибыли	млн. руб.	1458
Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	3653
Начислено на выплату дивидендов	млн. руб.	336
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию	рублей	14080
Обеспеченность акций имуществом Общества	тыс. руб.	493
Количество простых акций, находящихся на балансе Общества		
Количество владельцев ценных бумаг	лиц	34
Количество собственников ценных бумаг, в т.ч. юридических лиц	лиц	34
физических лиц	чел.	22
Дебиторская задолженность	млн.руб.	2560
Кредиторская задолженность	млн.руб.	5771
Просроченная дебиторская задолженность	млн.руб.	—
Просроченная кредиторская задолженность	млн.руб.	—
Среднесписочная численность работающих	чел.	160

*Данные отчетности подтверждены заключением аудитора – АООО «Аудиторус» (лицензия АД № 0220/0495553 от 03.02.2009 г.)*

8 красавіка  
2009 г.  
№ 13 (165)

## ПриЗЕМЛЕНИЕ приоритетов

**Благоустройство, наведение порядка на земле — приоритетная задача для местных Советов депутатов Могилевской области. На это нацеливает, прежде всего, Указ Президента Республики Беларусь № 21 «О повышении роли органов местного управления и самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населения».**



Работа по благоустройству носит системный характер. Областной Совет утверждает базовые направления в работе районных и городских Советов — это когда Совет держит под особым вниманием один-два конкретных вопроса, определяя и реализуя по нему новые подходы, нарабатывая лучший опыт для последующего обмена и распространения. Тему благоустройства курирует четыре района — Быховский, Мстиславский, Дрибинский и Шкловский.

Планы по благоустройству разрабатываются и утверждаются в разрезе каждого сельсовета и района сроком на год. При этом широко используются данные о потребностях и обоснованных пожеланиях населения, и составленный план уже не является оторванным от территории кабинетным творением, а отражает в возможных пределах реальные нужды людей. Однако эти планы нужно обеспечить финансово и организационно.

Условия формирования первичного бюджета подробно изложены в Указе № 21. Вместе с тем, хорошо известно, что бюджетные средства всегда ограничены, да и зависимость по дотациям необходимо сокращать. Поэтому областной Совет депутатов во главу угла ставит пополнение первичного бюджета за счет собственных источников и повсеместное изыскание возможностей для зарабатывания денег. В прошлом году доля собственных доходов в бюджетах первичного уровня возросла с 16,2 до 36,3 процента. Уровень дотационности суммарного первичного бюджета снижен против расчетного на 20,9 пункта. При этом уменьшения плановых дотаций добились все районы области. Достигнутый результат значительно повысил финансовые возможности сельсоветов в решении стоящих перед ними задач.

На цели благоустройства непосредственно из первичного бюджета в 2008 году было израсходовано 13,9 млрд рублей, или 42,6 процента его суммарного объема. Районы — Бобруйский, Горецкий, Кричевский, Могилевский, Осиповичский, Славгородский — сумели отвести на благоустройство более половины бюджетных затрат за счет дополнительных доходов от аренды и продажи земли и имущества, налога с продаж в торговле и других собственных источников.

В наступившем году решать эту задачу стало намного сложнее: негативное влияние мирового кризиса ощущается и здесь. Тем не менее, заработанную схему мы будем укреплять и развивать. Результаты января и февраля убеждают в этом. Дотационность нам удалось снизить еще больше, а удельный вес собственных доходов в первичном бюджете впервые за время действия Указа № 21 превысил половину (54,5 %). Одинадцать районов области из 21 добились еще лучшего показателя.

Областной Совет депутатов и его президиум считают, что дальнейший рост финансовых возможностей сельских Советов связан с внесением дополнений в Указ № 21 в части расширения собственных источников первичного бюджета, включая подоходный налог. Их принятие способствовало бы более полному включению местных Советов в программу государственных мер антикризисного характера, повышению стимулов к экономическому развитию территории, в том числе в предпринимательской сфере, дало бы реальные рычаги для зарабатывания бюджетных средств, усилило бы ответственность органов власти на местах за конечные результаты работы.

Финансовая сторона темы благоустройства имеет еще один аспект. Он связан с добровольными взносами граждан на конкретные цели обустройства территории (содержание объектов водоснабжения, кладбищ и т.д.). Практика таких сборов в области есть в Чауском, Славгородском и Быховском районах. Для этого приняты специальные решения сельсоветов, ведется разъяснительная работа среди населения.

Но более широкому распространению такой формы работы мешает отсутствие законодательной базы. На наш взгляд, необходимо скорейшее принятие нового закона о местном управлении и самоуправлении, где данный вопрос будет отражен. При этом практика самообложения населения имеет не только и даже не столько экономическую сторону, сколько социально-воспитательную. Население должно понимать, что сколько стоит, и больше ценить государственную поддержку территории.

Среди организационных форм стоит отметить оформление паспортов контроля на важнейшие решения сессий сельсоветов по вопросам водоснабжения населения, благоустройства общественных мест, ремонта дорог и другим. Это дает возможность регулярно отслеживать ход выполнения поручений, в том числе принятых по депутатским запросам. В Могилевской области проводятся ежегодные смотр-конкурсы по благоустройству. Для проведения смотра-конкурса утверждается районное положение и создается смотровая комиссия. Смотри проводятся три-четыре раза в год путем взаимопроверки Советов с участием работников сельских Советов, руководителей предприятий и организаций, районных служб. Участники смотра проезжают по населенным пунктам, посещают производственные, социальные, общественно значимые объекты, фиксируют успехи и недостатки в деятельности Совета, хозяйственных руководителей. Маршрут движения определяется смотровой комиссией. Завершается смотр подведением итогов, сравнением проверенных сельсоветов. Победители поощряются, в отношении отстающих применяются меры воздействия.

Одним из наиболее значимых мероприятий по привлечению населения к благоустройству территории стала регулярная и повсеместная организация субботников. Активность населения в этом отношении заметно возросла. Проведение двух-трех субботников в год, не считая традиционного апрельского, становится нормой, а не исключением.

В прошлом году президиум областного Совета депутатов привлёк внимание районных Советов к участию в работах по благоустройству школьных в период летних каникул. Такая практика освоена в Хотимском, Осиповичском и других районах, причем, на конкретных договорных началах, с созданием возможности поработать и заработать. В этом году такое взаимовыгодное дело получит дальнейшее развитие.

Нельзя не отметить благоустройство без участия актива органов территориального общественного самоуправления. В области отлажена система их избрания, морального и материального стимулирования. Это позволило в последние годы существенно увеличить отдачу ОТОС, укрепить их роль как первого связующего звена структур власти с населением.

Победитель областного соревнования за прошлый год, староста деревни Гайшин Славгородского района Мария Игнатенко сказала: «Староста — это не звание и не должность, это образ жизни». Сотни сельских старост и председателей селькомов данный принцип подтверждают на практике. Сегодня можно говорить о формировании нового типа старосты. Прежде всего староста — настоящий хозяин на своей земле. Как правило, сегодняшней староста имеет крепкое личное подсобное хозяйство, является активным सदчиком сельхозпродукции, имеет в личной собственности технику, подает пример в содержании и благоустройстве собственного подворья. Многие из них ранее работали бригадирами и специалистами в общественном производстве. Все это, плюс личные качества позволяет старостам уверенно чувствовать себя в работе с людьми, пользоваться заслуженным авторитетом и наводить порядок на своей территории.

В прошедшем году много сделано для активизации ОТОС и в городах. Во всех районах и поселках создана сеть уличных и домовых комитетов. Утверждено положение об областном соревновании городских ОТОС. Хорошо зарекомендовали себя Советы территориальных микрорайонов в Могилеве, Бобруйске, Кричеве, Быхове.

(Заканчэне на 2-й стар. «МС».)

## УМОВЫ КРЫЗІСУ АДНОЛЬКАВЫЯ для ўсіх,

але якасць работы ва ўсіх розная

**Сёння ў Беларусі рэалізуецца 347 мэтавых дзяржаўных праграм — па самых розных кірунках і галінах.**

**Усіх іх аб'ядноўвае адзіны лейтматыў — сацыяльна арыентаванасць, скіраванасць на чалавека.**

З гэтага пачаў сваё выступленне старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па эканоміцы, бюджэце і фінансах Вадзім Папоў на сустрэчы са старшынёй сельскіх і пасялковых Саветаў, арганізаванай Саветам па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання.

Наша краіна не мае значных прыродных рэсурсаў, нагадаў выступоўца, за выключэннем запасу пільны вады. Па гэтым паказчыку мы ўваходзім у першую пяцёрку краін свету. У найбліжэйшай перспектыве Беларусь зможа атрымаць «на вадзе» значны прыбытак, аднак для гэтага неабходна распрацаваць адпаведную сістэму вытворчасці і рэалізацыі. Акрамя таго, у нашай краіне ёсць запасы калійных соляў і запасы будаўнічых матэрыялаў (мелу, пяску, гравію), што стымулюе развіццё хімічнай прамысловасці і будаўнічай галіны.

Закранушы тэму сусветнага фінансавана-эканамічнага крызісу, Вадзім Папоў патлумачыў прысутным, чаму згаданы крызіс не мог не зачэпіць Беларусь. Наша краіна мае адкрытую эканоміку — па судажна-экспарту да ўнутранага валавога прадукту мы займаем другое месца ў Еўропе пасля Нідэрландаў. Эканамічныя сувязі Беларусі падтрымлівае са 183 краінамі планеты. Самы просты варыянт супрацоўніцтва — продаж на экспарт вырабленых у нас тавараў — ва ўмовах крызісу неэфэктыўны. Паводле слоў Вадзіма Папова, Беларусь даю перавагу сваё супрацоўніцтва на якасна іншы ўзровень: яна робіць стаўку на стварэнне вытворчых прадпрыемстваў — як сумесных, так і са 100-працэнтным беларускім капіталам — на тэрыторыі краін-партнёраў. Станоўчым прыкладам выступоўца назваў партнёрства ў межах праграм Саюзанай дзяржаўнасці.

На думку парламентарыя, выхад з крызісу нам трэба ажыццяўляць па трох кірунках. Першы — укладваць рэсурсы ў банкаўскую галіну (аднак падтрымаць толькі тыя банкі, якія працавалі на рэальны сектар эканомікі). Другі кірунак — падтрыманне сферы матэрыяльнай вытворчасці непасрэдна, мінаючы банкаўскую сістэму. Трэці — развіццё будаўнічай індустрыі (будаўніцтва жылля, дарог, інфраструктуры і г.д.), што дазволіць прыцягнуць рэсурсы насельніцтва і рэсурсы прадпрыемстваў і стварыць новыя працоўныя месцы.

Раней чвэрць стагоддзя малака, якое паступала на перапрацоўчыя прадпрыемствы рэспублікі, выраблялася ў прыватным сектары. Цяпер доля малака, якое здаецца насельніцтву, скарацілася да 5-8 працэнтаў. У шэрагу сельскіх Саветаў да гэтага часу не арганізаваны закуп малака ад насельніцтва, дзесьці ён праводзіцца толькі фармальна. Усе спасылкі на скарачэнне колькасці вясковага насельніцтва, а таксама пагадоў кароў пры грунтоўным вывучэнні сітуацыі не пацвярджаюцца, адзначаў Вадзім Папоў. Сапраўды, многія прычыны падзення аб'ёмаў малака, якое здае прыватны сектар, выступоўца лічыць безгаспадарлівае, наўняне працаваць і адсутнасць адпаведных цэнаў на гэтую прадукцыю.

Прысутным на сустрэчы асабліва зацікавіла тэма аплаты за малака, што здаюць людзі. Як высветлілася, у асобных раёнах сёння адначасова існуюць дзве закупачныя цэны. Нагадаем, што пасля выхаду Паставы Савета Міністраў ад 9 лютага гэтага года, дзе агаворвалася паніжэнне закупачных цэнаў на малака, перапрацоўчыя прадпрыемствы знізілі цэны і для насельніцтва, аднак многія хутка ад гэтага кроку адмовіліся — пасля рэкамендацыі Мінісельгасхарча звярнуцца на ранейшы ўзровень цэны на малака, што прымаецца ад насельніцтва. Дзяржаўна-прадпрыемствы аднавілі папярэднія цэны, а вось прыватныя — не.

Днямі Мінісельгасхарч прыняў рэшэнне аб аднаўленні ранейшых цэнаў на малака для насельніцтва, — паведаміў слухачам Вадзім Папоў, — каб двойнымі цэнамі не засталася. З прыватнымі прадпрыемствамі, як бачым, дзесьці не дапрацавалі, аднак яны не змогуч гуляць на агульным полі па сваіх прывілях. Калі іншыя меры, якія да іх прымаюцца, будуць неэфэктыўнымі, вынесем гэта пытанне на пасяджэнне ўрада. У рэспубліцы не павінна быць мэтабачных цэнаў.

— Калі напачатку мы самі шукалі пацыянтаў і давалі аб'явы пра існаванне такой установы, то цяпер ужо людзі шукаюць нас, — расказвае Ніна Наскова. — Знаходзяць інфармацыю праз сацыяльную службу Мінскага райвыканкама, праз сельскія Саветы. Сёння кожны сельвыканкам можа звярнуцца непасрэдна сюды, калі там ведаюць, што чалавек жыве адзін і яму патрэбна дапамога. За такім дад звычайна замацаваны сацыяльны работнік — але ён не можа забяспечваць пастаянны догляд і не абавязаны ўвесь час знаходзіцца побач, карміць, мыць, мяняць бялізну.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

Ніна Рыгораўна ўпэўнена, што калі б сёння бальніца сям'ярынскага догляду была створана ў Мінскага райвыканкама, праз сельскія Саветы. Сёння кожны сельвыканкам можа звярнуцца непасрэдна сюды, калі там ведаюць, што чалавек жыве адзін і яму патрэбна дапамога. За такім дад звычайна замацаваны сацыяльны работнік — але ён не можа забяспечваць пастаянны догляд і не абавязаны ўвесь час знаходзіцца побач, карміць, мыць, мяняць бялізну.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

Ніна Рыгораўна ўпэўнена, што калі б сёння бальніца сям'ярынскага догляду была створана ў Мінскага райвыканкама, праз сельскія Саветы. Сёння кожны сельвыканкам можа звярнуцца непасрэдна сюды, калі там ведаюць, што чалавек жыве адзін і яму патрэбна дапамога. За такім дад звычайна замацаваны сацыяльны работнік — але ён не можа забяспечваць пастаянны догляд і не абавязаны ўвесь час знаходзіцца побач, карміць, мыць, мяняць бялізну.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

Ніна Рыгораўна ўпэўнена, што калі б сёння бальніца сям'ярынскага догляду была створана ў Мінскага райвыканкама, праз сельскія Саветы. Сёння кожны сельвыканкам можа звярнуцца непасрэдна сюды, калі там ведаюць, што чалавек жыве адзін і яму патрэбна дапамога. За такім дад звычайна замацаваны сацыяльны работнік — але ён не можа забяспечваць пастаянны догляд і не абавязаны ўвесь час знаходзіцца побач, карміць, мыць, мяняць бялізну.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

Ніна Рыгораўна ўпэўнена, што калі б сёння бальніца сям'ярынскага догляду была створана ў Мінскага райвыканкама, праз сельскія Саветы. Сёння кожны сельвыканкам можа звярнуцца непасрэдна сюды, калі там ведаюць, што чалавек жыве адзін і яму патрэбна дапамога. За такім дад звычайна замацаваны сацыяльны работнік — але ён не можа забяспечваць пастаянны догляд і не абавязаны ўвесь час знаходзіцца побач, карміць, мыць, мяняць бялізну.

## УЗРОСТ — НЕ ПЕРАШКОДА для ЭМОЦЫЙ

**К**аладзішчанская бальніца сям'ярынскага догляду (БСД) месціцца ў аднапавярховым корпусе. Звонку — тыповая пасялковая пабудова, аб прызначэнні якой нагадае хіба што шыльда над дзвярмі.

Асноўнае жыццё сканцэнтравана ўсярэдзіне. Літаральна на парозе з намі ветліва вітаецца сімпатычны мужчына.

— Гэта Алег, былы афіцэр-падводнік, — тлумачыць мне старшая медсястра бальніцы Ніна Наскова. — Ён з тых нямногіх, хто можа рухацца самастойна, без дапамогі медперсоналу. Адзінокі. Так што, калі не пойдзе на папраўку, адсюль у яго адзін шлях — у дом-інтэрнат.

Бальніца сям'ярынскага догляду была створана ў Мінскага раёна чатыры гады таму — на падставе адпаведнай пастанова.



Старшая медсястра Ніна НАСКОВА.

— Знаходзяць інфармацыю праз сацыяльную службу Мінскага райвыканкама, праз сельскія Саветы. Сёння кожны сельвыканкам можа звярнуцца непасрэдна сюды, калі там ведаюць, што чалавек жыве адзін і яму патрэбна дапамога. За такім дад звычайна замацаваны сацыяльны работнік — але ён не можа забяспечваць пастаянны догляд і не абавязаны ўвесь час знаходзіцца побач, карміць, мыць, мяняць бялізну.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

Ніна Рыгораўна ўпэўнена, што калі б сёння бальніца сям'ярынскага догляду была створана ў Мінскага райвыканкама, праз сельскія Саветы. Сёння кожны сельвыканкам можа звярнуцца непасрэдна сюды, калі там ведаюць, што чалавек жыве адзін і яму патрэбна дапамога. За такім дад звычайна замацаваны сацыяльны работнік — але ён не можа забяспечваць пастаянны догляд і не абавязаны ўвесь час знаходзіцца побач, карміць, мыць, мяняць бялізну.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.



Медсястра Аліна СЛАБКО.

на, але ўпэўнена выходзіць на першыя пацыцы. Часам яна ператвараецца ў невырашальную — нават у тых сем'ях, дзе ў пахлылых людзей ёсць дзеці. Апошняя таксама з'яўляецца «закладнікамі» часу — яны не могуць дзеля хворага кінуць працу. (І маральны аспект тут пры чым.) Так што медыкасацыяльны ўстаноў накіталт бальніцы сям'ярынскага догляду

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, запісаем у асобную чаргу і імкнёмся дапамагчы па меры магчымасці.

— Прымаеце да сябе ўсіх? — Ну што вы! Ахвотных значна больш, чым месцаў. У першую чаргу шпіталізуюцца жыхары Мінскага раёна. Мінчан, як і ўсіх іншых гарадчан, зап

# ВАШ ДЭПУТАТ У ПАЛАЦЕ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ЧАЦВЁРТАГА СКЛІКАННЯ

## БРЭСЦКАЯ ВОБЛАСЦЬ



### Брэсцкая-Заходняя выбарчая акруга № 1 ВЯЛІЧКА Алег Іванавіч



Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па ахове здароўя, фізічнай культуры, справах сям'і і моладзі.

Нарадзіўся 6 сакавіка 1959 года ў вёсцы Мавсевичы Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыў Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі інстытут. Працаваў урачом-травумацэнтам, урачом-хірургам Брэсцкай гарадской бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі. Займаў пасаду галоўнага ўрача Брэсцкай паліклінікі № 1, галоўнага ўрача Брэсцкай гарадской бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга склікання — старшынёй Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры, справах сям'і і моладзі.

Узнагароджаны медалямі «90 гадоў Узброеных Сілаў Рэспублікі Беларусь», «90 гадоў на варце граніцы», «Дрэва жыцця» (Міжпарламенцкая Асамблея дзяржаў — удзельніц Садружжасці Незалежных Дзяржаў), Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, знакам «Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь».

### Баранавіцкая-Заходняя выбарчая акруга № 5 ВАНЬКОВІЧ Анатоль Сцяпанавіч



Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па нацыянальнай бяспецы.

Нарадзіўся 13 лістапада 1958 года ў вёсцы Ціхань Случаўскага раёна Мінскай вобласці. Закончыў Вільнюскае вышэйшае каманднае вучылішча. Ваенную камандную Чырванасцяжную акадэмію супрацьпаветранай абароны імя Маршала Савецкага Саюза Г.К.Жукава, Акадэмію Генеральнага штаба Узброеных Сілаў Расійскай Федэрацыі. Генерал-маёр.

Займаў пасаду камандуючага войскамі Заходняга апэратыўна-тактычнага камандвання ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны. З 2003 да лістапада 2008 года з'яўляўся начальнікам Галоўнага штаба — першым намеснікам камандуючага ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Узброеных Сілаў Рэспублікі Беларусь.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга склікання — намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы.

Узнагароджаны ордэнам «За службу Радзіме» III ступені, медалямі «За баявыя заслугі», «За бездакорную службу» I, II, III ступені, юбілейнымі медалямі, Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

### Бярозаўская выбарчая акруга № 9 КАЗІМІРЧЫК Яўгеній Аляксандравіч



Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па прамысловасці, паліўна-энергетычным комплексе, транспарце, сувязі і прадпрыемствах.

Нарадзіўся 1 чэрвеня 1961 года ў вёсцы Скурата Івацэвіцкага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыў Беларускі політэхнічны інстытут, Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

Працаваў старшым інжынерам-электрыкам Івацэвіцкага «Райсель-энерга», старшым інжынерам праектна-каштарынскага бюро ўпраўлення капітальнага будаўніцтва Івацэвіцкага райвыканкама, інжынерам, галоўным інжынерам Івацэвіцкага райгаза, дырэктарам мікраёнавага вытворчага ўпраўлення газавай гаспадаркі «Бязомсмірайгаз».

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга склікання.

Узнагароджаны ордэнам Пашаны, юбілейным медалём «90 гадоў Узброеных Сілаў Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

### Лунінецкая выбарчая акруга № 13 ВЕРШАЛОВІЧ Ларыса Георгіеўна



Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па праблемах чарнобыльскай катастрофы, экалогіі і прыроднага дыягносты.

Нарадзілася 1 красавіка 1956 года ў вёсцы Лясок Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці. Закончыла Мінскі дзяржаўны медыцынскі інстытут. Працавала ўчастковым тэрапеўтам, загадчыкам тэрапеўтычнага аддзялення, загадчыкам Лунінецкай раённай паліклінікі. Займала пасаду намесніка галоўнага ўрача па амбулаторна-паліклінічнай рабоце Лунінецкага раённага тэрытарыяльна-медыцынскага аб'яднання Брэсцкай вобласці.

Выбіралася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга склікання.

Узнагароджана юбілейным медалём «90 гадоў Узброеных Сілаў Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, знакам «Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь».

### Брэсцкая-Цэнтральная выбарчая акруга № 2 БАГДАНОВІЧ Ларыса Мікалаеўна



Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па працы, сацыяльнай абароне, справах ветэранаў і інвалідаў.

Нарадзілася 13 верасня 1958 года ў вёсцы Далкі Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыла Мінскі дзяржаўны медыцынскі інстытут.

Працавала ўрачом-неўрапатолагам паліклінікі № 2 горада Брэста, Брэсцкага тэрытарыяльна-медыцынскага аб'яднання № 2, галоўным ўрачом дзяржаўнай установы «Брэсцкі абласны цэнтр медыцынскай рэабілітацыі для дзяцей з псіханэўралогічным захворваннямі «Тонус».

Узнагароджана Ганаровай граматай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, знакам «Выдатнік аховы здароўя».

### Баранавіцкая-Усходняя выбарчая акруга № 6 ПІШЧ Святлана Сяргееўна



Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце.

Нарадзілася 16 жніўня 1965 года ў сяле Тангангуль Ленінскага раёна Паўночна-Казахстанскай вобласці (Казахстан).

Закончыла Беларускі інстытут правазнаўства, Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

Працавала бухгалтарам, рэвізорам Баранавіцкага аддзела рабочага забеспячэння, дырэктарам магазіна «Экран», генеральным дырэктарам адкрытага акцыянернага таварыства «Гарант-Сэрвіс» у горадзе Баранавічы.

### Днепра-Бугская выбарчая акруга № 10 ЗДАНОВІЧ Уладзімір Мацвеевіч



Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прэгрэсе.

Нарадзіўся 15 сакавіка 1959 года ў вёсцы Застаўе Драгчынскага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь. Марістр педагогікі.

Працаваў інжынерам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, намеснікам дырэктара Крамоўскай васьмігадовай школы, дырэктарам гімназіі ў горадзе Драгчыне Брэсцкай вобласці.

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь другога склікання — намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прэгрэсе, трэцяга склікання — старшынёй Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прэгрэсе.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Узнагароджаны юбілейным медалём «90 гадоў Узброеных Сілаў Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Ганаровай граматай Савета Міжпарламенцкай Асамблеі дзяржаў — удзельніц Садружжасці Незалежных Дзяржаў, знакам «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь».

### Брэсцкая-Усходняя выбарчая акруга № 3 АНИШЧУК Ганна Тарасаўна



Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прэгрэсе.

Нарадзілася 8 студзеня 1957 года ў сяле Млынава Ратнаўскага раёна Валынскай вобласці (Украіна). Закончыла Кіеўскі дзяржаўны педагагічны інстытут. Працавала намеснікам дырэктара па выхавальнай рабоце, дырэктарам сярэдняй школы № 11 горада Брэста, дырэктарам дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія № 6 г. Брэста імя Маршала Савецкага Саюза Жукава Г.К.».

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Узнагароджана Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

### Баранавіцкая сельская выбарчая акруга № 7 МАЙСЮК Уладзімір Уладзіміравіч



Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па праблемах чарнобыльскай катастрофы, экалогіі і прыроднага дыягносты.

Нарадзіўся 22 жніўня 1949 года ў горадзе Ляхавічы Брэсцкай вобласці. Закончыў Брэсцкі інжынерна-будаўнічы інстытут. Працаваў начальнікам Ляхавіцкай дарожна-будаўнічай перасоўнай механізаванай калоны № 185 Брэсцкага абласнога аб'яднання міжгаласных будаўнічых арганізацый, начальнікам Баранавіцкага дарожнага рамонтна-будаўнічага ўчастка рэспубліканскага праектна-будаўнічага аб'яднання «Аўтамагістраль» Брэсцкай вобласці, начальнікам дарожна-эксплуатацыйнага ўпраўлення № 3 рэспубліканскага дзяржаўнага вытворчага прадпрыемства «Белаўтастрада» Брэсцкай вобласці. Займаў пасаду генеральнага дырэктара рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства аўтамобільных дарог «Брестаўтадар».

Выбіраўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга склікання — намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі па прамысловасці, паліўна-энергетычным комплексе, транспарце, сувязі і прадпрыемствах.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, знакам «Ганаровы дарожнік» I і II ступені.

### Івацэвіцкая выбарчая акруга № 11 КАВАЛЕВІЧ Леанід Мікалаевіч



Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па жыллёвай палітыцы, будаўніцтве, гандлі і прыватызацыі.

Нарадзіўся 14 сакавіка 1958 года ў пасёлку Нова-Мікалаеўка Сафіеўскага раёна Днепрапятроўскай вобласці (Украіна). Закончыў Беларускі інстытут народнай гаспадаркі. Працаваў сакратаром парткома Івацэвіцкага вытворчага дрэвапрацоўчага аб'яднання, загадчыкам прамыслова-транспартнага аддзела Івацэвіцкага райкама КПБ, дырэктарам, генеральным дырэктарам дзяржаўнага ўнітарнага вытворчага прадпрыемства «Івацэвіцкая ЖКГ».

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі».

### Мухавецкая выбарчая акруга № 4 ФЕДАРУК Ніна Фёдарэўна



Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па ахове здароўя, фізічнай культуры, справах сям'і і моладзі.

Нарадзілася 25 ліпеня 1951 года ў вёсцы Воля Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыла Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі інстытут. Заслужаны работнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь.

Працавала ўчастковым урачом-тэрапеўтам, загадчыкам тэрапеўтычнага аддзялення Мікашэвіцкай бальніцы Лунінецкага раёна, галоўным урачом Дамачаўскай гарадской пасляковай бальніцы Брэсцкага раёна. Займала пасаду галоўнага ўрача Брэсцкага раённага тэрытарыяльна-медыцынскага аб'яднання.

Выбіралася дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга склікання — намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізічнай культуры, справах сям'і і моладзі.

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Узнагароджана юбілейным медалём «90 гадоў Узброеных Сілаў Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, знакам «Выдатнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь».

### Белавежская выбарчая акруга № 8 АНДРАЙЧУК Мікалай Канстанцінавіч



Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па заканадаўстве і судова-прававым пытаннях.

Нарадзіўся 7 красавіка 1957 года ў вёсцы Падбела Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыў Калінінградскі дзяржаўны ўніверсітэт. Працаваў следчым, старшым следчым Камянецкага раённага аддзела ўнутраных спраў, старшынёй суда Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці.

Узнагароджаны юбілейным медалём «90 гадоў Узброеных Сілаў Рэспублікі Беларусь», Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

### Кобрынская выбарчая акруга № 12 ЗАЗУЛЯ Аляксандр Іванавіч



Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце.

Нарадзіўся 9 ліпеня 1965 года ў вёсцы Гайкоўка Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Працаваў другім і першым сакратаром Кобрынскага гаркама ЛКСМБ, юрыстам Кобрынскага гарвыканкама, выдучым юрысконсультам казрытага акцыянернага таварыства «Канцэрн «Факторыя», дырэктарам закрытага акцыянернага таварыства «Аптымалсэрвіс» у горадзе Кобрыне.

Узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі», сямю юбілейнымі медалямі.

### Столінская выбарчая акруга № 16 КУЛЬША Ніна Герасімаўна



Член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прэгрэсе.

Нарадзілася 12 лістапада 1957 года ў вёсцы Хорск Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыў Беларускі політэхнічны інстытут. Працавала настаўнікам матэматыкі Дубінецкай васьмігадовай школы Столінскага раёна, намеснікам дырэктара па вучэбнай рабоце, дырэктарам установы адукацыі «Дзяржаўная агульнаадукацыйная сярэдняя школа № 2 горада Століна з музычна-харавым уклікам».

Мае Падзяку Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

## ПРИЗЕМЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)**

В комплексе работ по наведению порядка на земле большое значение имеет исполнение Указа Президента Республики Беларусь № 70 «О мерах по упорядочению учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов с хозяйственными и иными постройками в сельской местности». Вопросы сноса нежилых бесхозных домов и рекультивации земли рассматривались на девятой сессии областного Совета депутатов. Были затронуты и конкретизированы многие аспекты, подняты проблемы перед республиканскими органами.

Под постоянным контролем президиума областного Совета депутатов и профильной депутатской комиссии, районных и городских Советов депутатов находятся вопросы охраны водной и воздушной среды, крупномасштабные мероприятия экологической направленности. Наложен постоянный деловой контакт со службами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. В последние годы улучшилось качество атмосферного воздуха в Могилеве и Бобруйске. В 2008 году введены в эксплуатацию сооружения очистки сточных вод, станции

обезжелезивания в Горках, Часухах, Кличеве, Круглом. Почти вдвое сокращен сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты области. За прошлый год в три раза увеличилась оснащенность водозаборных сооружений приборами учета. Первый пустовой комплекс завода по переработке твердых коммунальных отходов введен в эксплуатацию в Могилеве. На 1 января 2009 г. удалось добиться утилизации всех непригодных пестицидов и складировать их на специальном полигоне. В целом же на выполнение природоохранных мероприятий в прошлом году в Могилевской области израсходовано 89,4 млрд рублей.

В январе в области утверждён комплексный план мероприятий по проведению в 2009 году Года родной земли. Советские области, актив органов территориального общественного самоуправления делают все возможное для того, чтобы поднять эту работу на новый уровень, конкретными делами поддерживать меры Главы государства по преодолению кризисных явлений, укреплению экономики и социальной сферы.

**Владимир ПАНТЮХОВ, председатель Могилевского областного Совета депутатов.**

## УЗРОСТ — НЕ ПЕРАШКОДА ДЛЯ ЭМОЦЫЙ



**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)**

У суседняй — жаночай — палаче ляжачыя практычна ўсе. «Сядзіць» толькі Шура (як яна называлася сама). Родам Шура з Калодзішчаў у Шуры заставае «ўласнасць» — свая хата. Яна яе не прадае — не хоча. Хоць цудоўна ведае, колькі сёння каштуе «жыллошча» пад Мінскам... Як і многія, Шура жыве надзеяй:

— А раптам аднойчы я ўстану на свае ногі і пайду?! Згодна з адваденым палажэннем, тэрмін знаходжання ў бальніцкай сястрынскага догляду не павінен перавышаць 3 месяцы. Адзіночкім пацыентам ён можа быць паддоўжаны — да мо-

манту пераводу іх у дом-інтэрнат. Але ў інтэрнаты стараюцца браць «хадзючых» — з імі менш праблем. Таму некаторыя жывуць тут і па годзе, і па два. Вызліся з абстаноўкай, з суседзямі па пакоі, з медработнікамі... З кадрамі, дарэчы, пакуль што праблем няма. Штат Калодзішчанскай БСД поўнасцю ўкамплектаваны і санітаркамі, і медсёстрамі. Як і ў кожнай медыцынскай установе, штодзённым даводзіцца сутыкацца не з самым прыемным бокам жыхарыц дзейнасці хворых людзей. І пры гэтым захоўваць вытрымку: адвакватна рэагаваць, спачуваць, усміхацца... Тут яшчэ захаваўся рэанімацый (з часоў установай бальніцы) калектыў медработнікаў, «касяцяк», на якім у поўным сэнсе слова трымаецца ўстанова. Калі яны пачуць выхадзіць на пенсію, з кадрамі могуць узнікнуць сур'ёзныя праблемы.

Бальніца сястрынскага догляду, дарэчы, не мае нічога агульнага з установамі «закрытага» тыпу. Хутчэй, наадварот. Пацыенты, якія тут ляжаць, не кінуты на волю лёсу. Калі няма родных, іх наведваюць сваяты або суседзі. Прыносяць прадукты, адзенне, памперсы (якія ў падобных установах лішнімі ніколі не бываюць), не-

вялікія тэлевізары і мабільныя тэлефоны...

Паміж сабой пацыенты таксама ахвотна кантактуюць — па меры магчымасці, зразумела. У іх ёсць свае сімпатыі і антыпатыі. І нават рамантычныя пацуды для іх не чужыя. Чаму не? Узрост — не перашкода для стаўных эмоцый, сцвярджаюць медыкі.

— Безумоўна, такіх установаў павіна быць больш, — упэўнена галоўна ўрач медыцынскага раённага бальніцы Вера Розумі. — У Мінскай раёне праживае каля 170 тысяч чалавек, з якіх каля 20 тысяч — людзі пажылога ўзросту. Дадаць сюды яшчэ насельніцтва горада Мінска, дзе да гэтага часу не вылазана пытанне з адкрыццём стаяцянараў медыка-сацыяльнай накіраванасці. Безумоўна, людзі могуць звярнуцца і ў сталічны Дом Міласэрнасці, але знаходжанне там каштуе на шмат даражэй і далёка не кожнаму па кішэні. А як выхадзіць са становішча родным, якія вымушаны літаральна разрывацца паміж працай і домам? Сёння гэта пытанне настолькі актуальнае, што вырашаць яго трэба неадкладна.

**Наталія КАРПЕНКА, Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.**

## УМОВЫ КРЫЗІСУ АДНОЛЬКАВЫЯ ДЛЯ ЎСІХ...

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)**

Скарчанне аб'ёмаў прадукцыі жывёлагадоўлі, якое налічалася ў краіне некалькі дзясяткаў гадоў, спынілася толькі ў мінулым годзе. Па многіх паказчыках мы не дасягнулі ўзроўню 90-а года, ведамі выступаюць. Што тычыцца грамадскага сектара, леташня аб'ёмы малака, атрыманага на малочных фермах і комплексах, на 9 працэнтаў «не дасягнулі» да паказчыка 90-а года. Напрыклад, у Белараставіцкім раёне гэты паказчык склаў 44 працэнты ад аб'ёмаў 90-а года. А вось Верхнядзвінскі раён дасягнуў 112 працэнтаў. «Умовы крызісу аднолькавыя для ўсіх, а якасць работы ва ўсіх розная» — падкрэсліў выступаючы. Флагманам па малаку застаецца Случыцкі раён, які ў год выжам урада і старшыня райвыцэлым рэспубліка выйшла на прадукцыйнасць 4 456 кг малака ад каровы. 140 айчынных гаспадарак маюць прадукцыйнасць звыш 6 тыс. кг малака. Ёсць асобныя гаспадаркі, якія вырабляюць малака больш, чым некаторыя раёны. У ліку лепшых — прадпрыемства

«Сноў» Нясвіжскага раёна, дзе за год збіраецца 18,6 тысячы тон малака. Прадукцыйнасць там перавысіла 9 тыс. кг, леташні прырост склаў 821 кг малака на карову. Другое месца «па валу» займае племавод «Чырвоная Зорка» (17,1 тысячы тон малака ў год, аднак кароў там на 600 больш, чым у «Снове»).

Беларусь захавала свае буйныя жывёлагадоўчыя комплексы, малочныя фермы, птушкафабрыкі. Мы працягваем пашырчаць вытворчасць, праводзім узбуйненне гаспадарак, укараннем новай тэхналогіі — і маем адпаведны стаўны ўплыў. Малочная вытворчасць застаецца адным з прыярытэтаў сельскай гаспадаркі краіны, яна павіна развівацца на новай прафесійнай аснове, падкрэсліў Вадзім Паеўца Случыцкі раён, які ў год выжам урада і старшыня райвыцэлым рэспубліка выйшла на прадукцыйнасць 4 456 кг малака ад каровы. 140 айчынных гаспадарак маюць прадукцыйнасць звыш 6 тыс. кг малака. Ёсць асобныя гаспадаркі, якія вырабляюць малака больш, чым некаторыя раёны. У ліку лепшых — прадпрыемства

**Інга МІНДАЛЁВА.**

# Які пейзаж! Куды падзець снег з вялікага горада?

Гэты брудны пагоркі — насамрэд снег. Снег, змяшаны са смеццем і зямлёй, які вывозілі на працягу ўсёй зімы з вуліц Магілёва. На фота вы бачыце снежны сметнік на вуліцы Турава абласнога цэнтра.

Наглядзячы на тое, што дасведчаная службовыя асобы раілі называць гэта месца не сметнікам, а пляцоўкай для складзвання сьнегу, усё ж — гэта самы сапраўдны сметнік. Навокал — скарыстаны пластык, паперы, анучы і гэтак далей. Прычым расталя вода яшчэ і пагаршаюць сітуацыю: грязевыя лужыны выліваюцца на дарогу.

На гэты пейзаж не першы год скардзяцца куды толькі можна жыхары навакольных дамоў. Яны не хочучь жыць каля сметніка. Яны не разумеюць, як можна было зрабіць яго побач з жыллымі дамамі — там, дзе ходзяць людзі і ездзяць аўтамабілі?

Наконт аўтамабіляў усё з ім ління аймака: сюды з’явілі з’явілі сезон ездзяць цяжкай грузавікі, і пераадольце некалькі соцень метраў вуліцы Турава б’е па нервах аўтамагасці.

У пошуках паратунку ад бязрадаснага малюнка глабальнага пацялення на снежным сметніку людзі звярнуліся ў «Звязду» з просьбай высветліць, ці можна

ліквідаваць гэты жак. Тым больш што насупраць сметніка, цераз дарогу, будуюцца шматпавярховыя жыллыя дамы. І навабелы, калі ўсё застанецца па-ранейшаму, у новым сезоне будуць бачыць брудныя горы проста са сваіх вокнаў.

— Каму можа падабацца гэта агіднасць? — рытарычна пытаецца бацька сям’і, якая жыве ў доме непаладзі. — Гэтыя чорныя суметы яшчэ і няхутка растуць. Потым, улетку, на гэтай нездаровай глебе вырастае пустацелье. Раней тут была нармальная тэрыторыя, дзе можна было гуляць і адчапляваць. Цяпер ніхто з мясцоў, тым больш з дзецьмі, сюды не ходзіць.

Што ж удалося высветліць? Першае, жыллыя дамы стаяць у мяжы горада Магілёва, а сам сметнік месціцца на зямлі Магілёўскага раёна. Хуткі і падзяляе іх нешырокая аўтамабільная дарога.

— Зямля наша, затое снег гарадскі, — пракаментаруе **начальнік інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Магілёўскага раёна Аляксандр КУЗНЯЦОУ**. — У людзей ёсць права скардзіцца, але праўда ў тым, што Магілёў траба вывозіць снег дапоў з вакоц.

Пляцоўкай для сьнегу ў Магілёве ўсяго тры і іх размяшчэнне, уключ-

на на вуліцы Турава, узгадняе Магілёўскі занальны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі. **Загадчык аддзялення камунальнай гігіены Альберт МЯДЗВЕДЗЕЎ** паведаміў, што санітарная служба дала дазвол на размяшчэнне пляцоўкі для сьнегу на вуліцы Турава, верагодна, ў апошні раз.

— Прычына ў тым, што ў брудны той участка зямлі плануецца забудаваць, і хутка пачнецца праектаванне, — растлумачыў Альберт Мядзведзеў. — Гораду дзевяццацца шуканя іншыя пляцоўкі для складзвання прыбразнага сьнегу.

Зразумела, пагаджаюцца інспектары аховы прыроды і санітарныя ўрачы, разам са сьнегам на пляцоўку трапляе смецце, але гэта не з’яўляецца небяспечай для навакольнага асяроддзя і здароўя чалавека. Можа толькі, робіцца агаравка, падобны пейзаж улівае на псіхіку сваім неастрэчным выглядам. Ці, іншымі словамі, стварэе непрыемнае ўражанне, не шчыць вока. Але гэта, маўляў, не самае страшнае. Хоць ніхто з нас, гададзіцца, не хацеш бы жыць з выглядам на сметнік, няхай і снежны.

— Я праіраў бы людзям проста патрываць, пакуль сьнег канчаткова не растане, — адкрыта сказаў Аляксандр Кузняцоў. — Тады мы звычайна звяртаемся да кіраўніцтва горада і раёна, і з гэтай участка вывозіць смецце, робяць рокультывацыю глебы і засяваюць траву. Траба пачакаць, пакуль усё прыбрацца.

— Гэту пляцоўку нам звычайна здае па акце дарожна-маставое прадпрыемства пасля таго, як поўнасоцо прыбярэ яе, — дадаў Альберт Мядзведзеў. — Звычайна гэта адбываецца ў красавіку ці маі. Пасля веснавых дажджоў пляцоўку чысцяць паўторна.

— Мне таксама гэта сітуацыя са снежным сметнікам не вельмі падабаецца, — заявіў **кіраўнік адміністрацыі Ленінскага раёна Магілёва Уладзімір ЦУМАРАЎ**. — Аднак гораду сапраўды траба кудысьці вывозіць снег. З задалённымем вазілі б у іншае месца, але Магілёўскі раён выдзяляе пад сьнег тую зямлю, якая не з’яўляецца сельскагаспадарчым ўгоддзіям. Бо разам са сьнегам на зямлю трапляюць пясок і соль, якімі пасыпаюць дарогі. Будзем наводзіць цяпер парадак.

— Якое можа быць апытальнае раэцне гэтай праблемы? Адмяніць зіму! — сумна жарце Аляксандр Кузняцоў. — Хаця я чуў, што ў вялікіх гарадах набываюць спецыяльныя прылады для топкі сьнегу.

У церапнічных умовах, калі эканомія і бюджэт адчуваюць наступствы крызісу, наўрад ці хутка знойдуцца сродкі на тэхнічныя навінкі. І да прадавай плаўкі сьнегу хутка чагга не дойдзе.

Аднак кропку ў расследванні «Звязды» рашуна паставіў **галоўны санітарны ўрач Магілёўскай вобласці Ігар ГАЕЎСКІ**, які сам пабываў на месцы.

— Мне вельмі не спадабаўся снежны сметнік, — прызнаў Ігар

Фота Ірыны САВОСІНАЙ.



Уладзіміравіч. — І я мяркую, што не да агулнарэспубліканскага суб’отніка яго траба ліквідаваць і добраўпарадкаваць тэрыторыю. Мы цяпер рыхтуем адведзены загад і праектантское выкананне. Увогуле галоўны санітарны ўрач рэгіёна мяркую, што арганізацыя паблізу жэлоў забудовы сьнежнага сметніка была памылкай

**Ілона ІВАНОВА.**

**Р.С.** Калі рыктаваўся гэты артыкул, у Магілёве пачалася актыўная кампанія па наведзэнні парадку на вуліцах горада.

**Старшыня гарвыканкама Віктар Шорыкаў абрынуўся з крытыкай на камунальныя службы за маруднасць у гэтай важнай веснавой справе. Размова зайшла пра пазбавленне прэмій: за негатуінасць уборачнай тэхнікі і праблемы са смеццем.**

У абласным цэнтры таксама пачалася кампанія па рамонеце дарог, і спачатку асноўная ўвага надаецца тым вуліцам, дзе праходзяць маршруты грамадскага транспарту. А гэта значыць, што шматпакупная разбітка вуліцы Турава, больш падобная на сламаную трасу для аўтамабіляў, будзе ў найбліжэйшы час таксама адрамантаваная.

Віктар Шорыкаў нагадаў гарадскім службам пра Год роднай зямлі і загадаў прывесці горад у парадок.

## «ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

Адрес: 220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 2. Т/ф. 295 01 32  
Полное ф.и.о. руководителя: Можджер Виктор Викентьевич  
Полное ф.и.о. гл. бухгалтера: Шут Татьяна Константиновна  
Основные виды деятельности: Производство подшипников

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2009 года		млн. руб.	
АКТИВ	Код стр.	На начало года	на конец отчетного периода
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	108 690	107 545
Нематериальные активы	120	23	40
Вложения во внеоборотные активы	140	1 158	6 844
в т.ч. незавершенное строительство	141	294	59
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>109 873</b>	<b>114 429</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы и затраты	210	51 745	90 768
В том числе:			
Сырье, материалы и другие аналогичные активы	211	24 683	30 548
Животные на выращивании и откорме	212	930	1 506
Затраты в незавершенное производство и полуфабрикаты	213	9 020	13 020
Готовая продукция и товары для реализации	215	16 832	45 288
Расходы будущих периодов	218	280	406
Налико по приобретенным товарам, работам, услугам			
Дебиторская задолженность	220	401	274
В том числе:			
Покупателей и заказчиков	241	3 752	3 755
Поставщиков и подрядчиков	242	1 991	1 013
По налогам и сборам	243	378	378
По расчетам с персоналом	244	98	98
Разных дебиторов	245	6 349	6 186
Прочая дебиторская задолженность	249	112	391
Денежные средства	260	2 060	391
Финансовые вложения	270	830	830
Прочие оборотные активы	280	4 791	6 806
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>72 021</b>	<b>110 304</b>
<b>БАЛАНС (190+290)</b>	<b>300</b>	<b>181 904</b>	<b>224 733</b>
<b>ПАССИВ</b>			
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный фонд	410	9 669	9 669
Резервный фонд	420	102	102
Добавочный фонд	430	120 440	122 810
Дивидендная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)	450	2 091	14 054
Целевое финансирование	460	4	9
Доходы будущих периодов	470	4	9
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>132 306</b>	<b>146 550</b>
<b>IV. ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долговые кредиты и займы	510	3 047	7 693
Прочие долговые обязательства	520	1	315
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>3 047</b>	<b>8 008</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	23 220	47 792
Кредиторская задолженность	620	18 504	16 547
В том числе:			
Перед поставщиками и подрядчиками	621	3 939	9 068
Перед покупателями и заказчиками	622	6 543	1 872
По расчетам с персоналом по оплате труда	623	2 765	2 881
По прочим расчетам с персоналом	624	2	5
По налогам и сборам	625	2 415	1 157
По социальному страхованию и обеспечению	626	3 325	1 069
По лицензиям и патентам	627	628	145
Перед прочими кредиторами	628	887	350
В том числе из строки 625:			
Инновационный фонд Минпромта	629	54	134
Задолженность перед учредителями (учредителями)	630	308	6
В том числе: по выплате доходов, дивидендов			
Работодателям	631	1	1
Прочим кредиторам	632	308	6
Прочие краткосрочные обязательства	650	4 018	5 830
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>46 551</b>	<b>70 175</b>
<b>БАЛАНС (490+590+690)</b>	<b>700</b>	<b>181 904</b>	<b>224 733</b>

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г.			
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
<b>I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	010	176 128	152 907
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг	011	13 866	12 851
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) (010-011)	020	162 262	140 056
Справочно: из строки 010 (сумма государственной поддержки (субсидий) на покрытие разницы в ценах и тарифах)	021		172
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	030	141 085	129 738
Валовая прибыль (020-030)	040	21 177	10 146
Управленческие расходы	050	59	240
Расходы на реализацию	060	1 186	1 023
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (020-030-050-060)	070	19 932	9 295
<b>II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</b>			
Операционные доходы	080	57 203	56 913
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы	081	631	394
Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы) (080-081)	090	56 572	56 519
В том числе:			
проценты к получению	091	6	3
доходы от участия в создании (учредительстве) других организаций	092	189	158
доходы от операций с активами	093	489	164
прочие операционные доходы	099	55 888	56 194
Операционные расходы	100	54 991	55 517
В том числе:			
проценты в уплате	101	410	12
расходы от операций с активами	102	247	103
прочие операционные расходы	109	54 334	55 402
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов (090-100)	120	1 581	1 002
<b>III. ВНЕОБЪЕМНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</b>			
Внеоперационные доходы	130	4 536	1 241
Налоги и сборы, включаемые во внеоперационные доходы	131		- 132
Внеоперационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внеоперационные доходы) (130-131)	140	4 536	1 373
Внеоперационные расходы	150	6 959	4 689
Прибыль (убыток) от внеоперационных доходов и расходов (140-150)	160	- 2 423	- 3 316
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (070+120+160)	200	19 090	6 981
Расходы, не учитываемые при налогообложении	210	4 763	3 188
Доходы, не учитываемые при налогообложении	220	- 216	29
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения (200+210-220)	240	24 069	10 140
Налоги на прибыль	250	5 572	2 224
Прочие налоги, сборы из прибыли	260	1 505	1 111
Прочие расходы и платежи из прибыли	270	47	119
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (250-260-270)</b>	<b>300</b>	<b>11 966</b>	<b>3 527</b>

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
<b>I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	010	176 128	152 907
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг	011	13 866	12 851
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) (010-011)	020	162 262	140 056
Справочно: из строки 010 (сумма государственной поддержки (субсидий) на покрытие разницы в ценах и тарифах)	021		172
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	030	141 085	129 738
Валовая прибыль (020-030)	040	21 177	10 146
Управленческие расходы	050	59	240
Расходы на реализацию	060	1 186	1 023
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (020-030-050-060)	070	19 932	9 295
<b>II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</b>			
Операционные доходы	080	57 203	56 913
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы	081	631	394
Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы) (080-081)	090	56 572	56 519
В том числе:			
проценты к получению	091	6	3
доходы от участия в создании (учредительстве) других организаций	092	189	158
доходы от операций с активами	093	489	164
прочие операционные доходы	099	55 888	56 194
Операционные расходы	100	54 991	55 517
В том числе:			
проценты в уплате	101	410	12
расходы от операций с активами	102	247	103
прочие операционные расходы	109	54 334	55 402
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов (090-100)	120	1 581	1 002
<b>III. ВНЕОБЪЕМНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</b>			
Внеоперационные доходы	130	4 536	1 241
Налоги и сборы, включаемые во внеоперационные доходы	131		- 132
Внеоперационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внеоперационные доходы) (130-131)	140	4 536	1 373
Внеоперационные расходы	150	6 959	4 689
Прибыль (убыток) от внеоперационных доходов и расходов (140-150)	160	- 2 423	- 3 316
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (070+120+160)	200	19 090	6 981
Расходы, не учитываемые при налогообложении	210	4 763	3 188
Доходы, не учитываемые при налогообложении	220	- 216	29
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения (200+210-220)	240	24 069	10 140
Налоги на прибыль	250	5 572	2 224
Прочие налоги, сборы из прибыли	260	1 505	1 111
Прочие расходы и платежи из прибыли	270	47	119
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (250-260-270)</b>	<b>300</b>	<b>11 966</b>	<b>3 527</b>

Данные отчетности подтверждены (наименование и номер лицензии аудиторской организации или наименование контролирующего органа, проводившего проверку)	Всего	Юридических лиц	Физических лиц
Кол-во акционеров	8 457	1	8 456
Информация о дивидендах и акциях			

Наименование показателя	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Обеспеченность акции имуществом Общества	Тысяч рублей	0,212	0,189
Информация о задолженности			
Просроченная краткосрочная дебиторская задолженность	Миллионов рублей	811	774
Просроченная кредиторская задолженность	Миллионов рублей	4 222	3 378
Среднесписочная численность работающих (человек)			4 296

## Прамая лінія

# АД МАЛОЧНАЙ ЗАЛОЗЫ ДА «МУЖНАЙ»

На пытанні чытачоў адказалі спецыялісты Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтара анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М.М. Аляксандрава — намеснік дырэктара па навуковай працы, доктар медыцынскіх навук Сяргей КРАСНЬ і загадчык аддзела анкагінекалогіі, доктар медыцынскіх навук Ірына КАСЭНКА.

(Працяг. Пачатак у нумарах за 4, 7 красавіка.)  
— **Мінік, Анжэліка. 44 гады. Кіста на яечніку. Другі месяц п'ю гарманальны прэпарат аргаметрыл. Урач сказаў падаць менструальнага цыклу здаць кроў на анкамаркер. Але ці не паўплывае на вынік ужыванне прэпарата? Які час лічыць найлепшым для здачы падобнага аналізу?**

— Аргаметрыл не паўплывае на вынік даследавання. Анкамаркёр СА-125 бярозца ў любы час. Гэта, праўда, не азначае, што ён абсалютна ні ад чаго не залежыць. Пры наяўнасці пухлінкі ўзровень маркера вельмі высокі — 1,5-5 тысяч аэдзіна, а норма — да 50. Ён бытае хлусліва станючы ў 70-120 працэнтаў эндыметрыі, запаленага стану. Іншымі словамі, адзін анкамаркёр не дае дыягназу. Урач падсумоўвае звесткі на падставе ў тым ліку клінічнай карціны... Раю вам зрабіць так, як рэкамендаваў спецыяліст.

— **Брэст, Юлія. Мне 33 гады. Гінеколаг кажа, што ёсць маленькі вузельчык — міёма маткі. Раскажыце, калі ласка, што такое фібраміёма? У якім выпадку такі дыягназ з'яўляецца супрацьпаказаннем да цяжарнасці?**

— Маленькі вузельчык — гэта суб'ектыўнае апісанне. Калі яны — 5-8 мм, то сапраўды маленькія і не робяць значнага ўплыву на арганізм жанчыны, у тым ліку не з'яўляюцца супрацьпаказаннем для цяжарнасці. Супрацьпаказаннем будзе тая міёма, якая можа пераходзіць у расцягванне маткі, яе скарачэнне і адноснае здольнасці. Размова ідзе пра вузель каля 5-8 см. Тады цяжка нават спрагназаваць, якім чынам будзе развівацца цяжарнасць...

Фібраміёма — гэта ўшчыльненне, якое ўтвараецца са злучальнай і мышачнай тканак, з якіх складаецца сценка маткі.

— **Гэта гарманальнае парушэнне?**  
— Лічыцца, што прырода гэтай паталогіі звязана з парушэннем гарманальнага статусу.

— **Ці абавязкова фібраміёма прывядзе да аперацыі па выдаленні маткі?**  
— Не абавязкова ўсё завершыцца выдаленнем маткі. Існуюць дакладныя паказанні да аперацыйнага ўмяшання. Гэта тыя выпадкі, калі захаванне гучна зьяўляецца сабе — балевай сіндром, крывацёк, буйныя памеры міёмы. Калі ж вузельчык невялікі, то хірургічнае ўмяшанне не патрабуецца. Акрамя таго, у 40-45 гадоў, у перыяд пераменапаўзы, гэтыя вузельчыкі могуць знікнуць. З іншага боку, гэты ж перыяд небяспечны, паколькі ў час гарманальнага перабудовы дробныя вузельчыкі могуць даць рост. І яшчэ адзін моман

# ПРЫСВЯЧАЕЦА РАЗВЕДЧЫКАМ- ДЫВЕРСАНТАМ

Радавыя  
Перамогі

Зала Гісторыі, Даблесці і Славы ўпраўлення КДБ па г. Мінску і Мінскай вобласці абнаўляецца ў сувязі з 65-годдзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Так, у экспазіцыі з'явіўся манекен байца чэкіскай разведвальна-дыверсійнай групы. Фігура знаходзіцца пад дэсантным парашутам ПД-41-1, апранута ў плямісты маскхалат разведчыка ўзору 1940 года, узброена спраўдзеным пісталет-кулямётам ППШ-41.

Асноўнымі кірункамі дзейнасці разведвальна-дыверсійных груп былі разведка і контрразведка, вярбоўка агеантаў, дыверсіі на камунікацыйных праўніках, разбурэнне ліній сувязі, вышчыненне паліцэйскіх гарнізонаў, фарміраванне новых партызанскіх атрадаў, навучанне асабовага складу міна-падрывной справе, умённю выяўляць у сваіх шэрагах агеантаў СД і аверара.

У 1941—1944 гадах на тэрыторыі Мінскай вобласці дзейнічала 23 чэкіскаія атрады і спецгрупы, якія налічвалі звыш тысячы чалавек. Сярод іх чатыры Героі Савецкага Саюза: Алег Бычак (пасмяротна), Барыс Галушкін (пасмяротна), Фёдар Азімцель (пасмяротна), Пётр Лапацін. На рахунку байцоў спецгруп Міншчыны сотні пушчаных пад адхон эшалонаў, тысячы дыверсій, дзясяткі тысяч забітых гітлераўцаў. У залаты фонд айчынных спецапераў увайшлі вярбоўка оберлейтнанта штаба ваенна-паветранага сілаў групы арміі «Цэнтр» Карла Круга, укараненне агеанта ў разведшколу «Сатурн» у Барысаве, атрыманне сакрэтнага працівагазга новага ўзору, карт і сістэм аховы 32 эскадрам. Чыстыя атрымалі інфармацыю аб прымяненні хімічнай зброі, брайраваных танкетках новага ўзору, наступленні ворага на Курскай дудзе, міраванні будынка Дома Урада.

Святлана БАРЫСЕНКА.



Абраз з царквы над назарэцкім вытокам расказвае пра сустрачку Божай Маці з Архангелам, якая тут адбылася.


(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)  
Для паломнікаў і турыстаў, якія хочучь убачыць, як выглядала гэта мясцовасць два тысячгагодзі таму, створана «Назарэцкая вёска». Зроблена гэта на змялі, якая з першых гадоў нашай эры выкарыстоўвалася толькі для сельскагаспадарчых мэтаў. Сейбіты ў тагачасным адзенні кідаюць зерне ў зямлю, каменчыюсы высакаюць важкія блокі, біблейскія персанажы тлумачаць падзеі. Калі пашчасціць, можна убачыць нават будаўніцтва па тэхналогіі далёкіх тысячгагоддзяў...

Шчаслівы лёс у Назарэта: у летніках чалавечтва з невядомага селішча ён стаў адным з самых значных гарадоў, а Добрая вестка, якая прагучала тут, прынесла светла надзею ўсёму Сусвету.  
Юген ПЯСЭЦКІ. Фота аўтара.

# ДОБРАЯ ВЕСТКА З НАЗАРЭТА



Папіць вады з назарэцкага вытока імкнецца кожны паломнік.



У сённяшнім Назарэце зліліся прыкметы даўняй і сучаснасці.

# Спадарыня... Дазвольце ёй застацца!

Ліставанне

## ЛІСТЫ ў РЕДАКЦЫЮ:

«Дзень добры, «Звязда»! Прабач, што пішу па-руску (пераклад мой — В.Д.). Па-беларуску — усё разумею, нешта, калі здарэцца, скажу, стараюся чытаць. А вось ні размаўляю, ні пісаць ужо не магу. Няма практыкі. Як, пачаць мне, і ў абсалютнай большасці насельніцкай краіны.

Таму ўпэўнена — як бы вы ні стараліся, што б там ні пісалі пра нашу мову, каб странаны, беларус па-беларуску ўжо не загаворыць! Мяркуюць самі: гарадское (а цяпер ужо і «аграгарадоцкае») насельніцтва, размаўляе і, безумоўна ж, будзе размаўляць па-руску, а вясковага лічы то няма, яго сыходзіць. Таму, калі мне здаецца, не варта за яго чапляцца, не варта і вам цягнуць на старонкі газеты аджыўшыя словы. Што я маю на ўвазе? Чытаю ўсе рубрыкі «Лісты рэзчы», «Алё, народ на прывадзе», «Хто каго?». І не разумею, адкуль у нас з'явіліся сужэнні і крамчынныя? Навошта нам нейкія зніжкі і кіроўцы — мала нам скарца і гадарова? Чаму адсоткі, калі ёсць усім зразумелыя працэнты, чаму дамова, калі ёсць дагавор, навошта хадзіць? Асобная размова пра «спадароў» і «спадарыняў». Вам не здаецца, што вось так звяртаючыся да людзей, ужываючы непрывычныя, малазвестныя словы, вы тым самым крывадуце іх, адбіваеце ўсёкае жаданне і надалей вылісваеце, чытаеце газету?

А. ЖДАНОВІЧ, г. Мінск

«...Шматпакутная ў нас мова! Яшчэ адзін з герояў Якуба Коласа гаварыць, што палешчыкі мы — не чалавекі. І спраўдзіў ж беларус быў пастаўлены ў такія ўмовы, што саромеўся сваёй мовай — у тым ліку і слова. Яшчэ нядаўна, на пачатку мінулага стагоддзя, мова існавала ў нас толькі як гадарова, як вяскова, мела мноства дыялектаў. Але былі энтузіясты — паэты, пісьменнікі, мовазнаўцы, якія стварылі беларускую літаратурную мову, пад рэдакцыяй акадэміка К. Крапівы выдадзеныя грунтоўныя тлумачальныя слоўнікі. Потым, калі з карты свету знікла вялікая імперыя — Савецкі Саюз, і пачаўся парад суверэнітэту, на працягу чатырох гадоў пад ціскам часу нават пачало карыстацца ёй. І магчыма, карысталася б да сённяшняга дня, калі б не спроба вярнуць «тарашкевіцу». Гэта цягнула за сабой змену арфаграфіі, мільённыя выдаткі. А тады ж і так усё распаўзлася па швах. У выніку — рэфэрэндум... І зараз мы маем тое, што маем.

Здайма калішоў перад паслом Швецыі Стэфанам Эрыксанам! Ён вывучыў і палюбіў нашу мову, ён размаўляе на ёй! А што ж мы, беларусы? «Чакаем, пакуль па-беларуску загаворыць чынавенства? Згодны з выказваннямі старшын Таварыства беларускай мовы А. Трусова — лепш траянска, чым адсутнасць. Але адкуль ён узняў гэтыя словы — чынавенства? Піша, што колькасць беларускамоўных вучняў у гарадах меней двух адсоткаў. Зноў рэжа вуха: хай ужо ім, тымі «відсоткамі», карыстаюцца ўкраінцы. А ў Беларусі прыжылося слова «працэнт»...

Я даўно вылісваю «Звязду» і вельмі паважаю яе, найперш — за вернасць мове. Але я і гэтым годзе на старонках газеты сталі з'яўляцца нейкія штучныя словы — нападальнік, гулец... Магчымым стала кахаць... радзіму. Дык мы не трэба ўжо слова любіць?

Магчыма, я ў сваіх меркаваннях не маю рацыі. Хацелася б пацуць як словы падтрымкі, так і словы прырачэння.

М. ШЫЛА, в. Віктаравічы, Столінскі раён

ЛІСТ з РЕДАКЦЫІ.  
Добры дзень, шановныя спадарства! Найперш — дзякуй за тое, што чытаеце найстарэйшую беларускую газету, што напісалі — падзяліліся думкамі... Паводле ўласнага досведу — калі адзін чалавек бярэцца за піра, значыць, як мінімум сотню даймаюць тых ж пытанні. На іх (ну, напэўна ж) нехта з навукоўцаў, з моваведцаў адказаў бы лепш. Але за многія словы ў першым лісце «Улячэла», як і разумею, мне? А ў другім і наогул... «Паважана Вялянціна Дойнар», — значылася ў канцы, — я з задвальненнем чытаю усё, што выходзіць з-пад вашага пера. Вось і цяпер буду спадзявацца на адказ». Таму...

Таму не будзем шукаць сякера пад лаўкай — спачатку было слова? То давайце з іх і пачнем? — усюпамянім крыватае «словом можна убіць, словам можна спасти, словам можна полкі за сабой повесці» і разам падумаем, адкуль якое да нас прыйшло, чаму прыжылося альбо «згубілася»? Працэнты, як сведчаць тлумачальныя слоўнікі, найперш ад лацінскага pro centum — за сто. Ад паўведа, значыць, за сотню, за сотку. Дык чама ж тады ўкраінчанам, якія паўнадурачкі і «відсоткі» трэба пакінуць (і — усміхнуцца — паспрабаваць бы ўмеха забраць!), а нам ад нашых «адсоткаў» трэба адмовіцца? Таму, што яны інфармууюць (ёмкае слова, праўда?) масы — вялікую, ды што там, велізарную колькасць людзей?

Па гэтай жа прычыне мы з вамі, незалежна ад таго, дзе жывём — у сталіцы ці ў маленькай вёсцы — у абсалютнай большасці, ходзім у «магазіны» (менавіта так, праз рускае «и»), а не ў лаўкі, не ў крамы і крамкі. Адпаведна і людзей, якія там працуюць — нас абслугоўваюць — завялі на расейскі манер «магазінішчыцамі» і «прадаўчыцамі». Хоць больш правільна і, прынамсі, больш па-беларуску, трэба казаць «крамшчыца» і «прадавачка».

Прыкладна тых ж тлумачэнні можна даць словам дарэдка (ад нашага раіца, а не савецкі ад рускага «советоваті»), дамова (ад дамаўляцца... Бо дагавор усё ж ад дагаворавання), гулец (ад гуляць, бо іграць мы можам на скрыпцы альбо, крыві Божка, на нервах), мі-нан (ад мінаць)... Што датычыцца шафэра, — то ён, паводле слоўнікаў, відзельц аўтамабіля. А той, хто вядзе — дакладна, безумоўна ж, кіруе — тралябамусі ці нават уласным аўта, ён хто? Відзельц? Ці ўсё ж кіроўца? Не трэба, мабыць, нешта тлумачыць пра ходнікі (слова гэта гаворыць само за сябе), пра вітальныя і зніжкі, пра вайсковыя, нават пра нападальніцка з гульнямі... Дарчыні, калі ёсць жаданне, працывіце кожнае з гэтых слоў усьлях і парэўніце з больш прывычнымі для нашага вуха тэраўтам, прыхоўка, скідкамі, ваеннаслужачымі, нападальнікам, ігракам...

Параўнай! То згадзіцеся — першыя больш мілагучныя, больш арганічныя ў нашай мове. Тады заканамернае пытанне — чаму нашы папярэднікі, чаму мы адмовіліся ад іх?

Тут я пагаджуся са спадаром Шылам: «Беларус — гістарычна — быў пастаўлены ў такія ўмовы, што саромеўся ўсёго свайго — у тым ліку і слова». У пэўнай часе яму, беларуску, больш прывабна, больш перспектывна паддавалася гаварыць па-польску, у пэўнай — па-руску. І ён, як можа, рабіў гэта (і робіць цяпер). Адно — у вёсцы (пісаў некалі спадар Бяляўскі са Смагоньшчыны), тых, хто пачынаў «пшахаць» альбо «трапяцка» тут жа падымлі на смех. У гарадах — наадварот — на смех падымлі ты, хто трымаўся свайго, хто адставаў «от веленій времени».

Недзе чытала пра тое, як у рэспубліцы прыяжджаў Мікіта Сяргеевіч Хрушчоў, як усялякімі словамі хваліў нас, як казаў, што Беларусь першы пабудуе камунізм, першай адмовіцца ад роднай мовы... Гэтага аднаго тут — упэўнена — было дастаткова, каб, як кажуць, за малітвамі лбы парэзбіваць, каб раз і назаўсёды засвоіць: ёсць у мове (а яна ў нас і насамроч багата) — на дыялекты таскама... Слова багатыр (хоць і ў сэнсе абласка і волата, ёсць поезд, то нашоства цягнік, ёсць халадзілыч, — не трэба лядуны, ёсць пісьмо, — не трэба ліста. І жарсці... Калі ёсць страсці. І крамы, і кавярні, і да-

мова, і безлічныя іншыя словы, якія, як трава пра асфальт, хоць зраджа, але ж прабіваліся. І прабіваюцца. У тым ліку — і на старонкі «Звязды», газеты, якая гэты год для сябе, для сваіх чытачоў абвясціла годам роднай мовы. Абвясціла, значымым, зусім не для таго, каб недзе «засяціцца», каб недзе паставілі «птушак». Апроч жарты — у рэдакцыю днямі артыкул прыйшоў — мямка кажучы, незразумелы. Патэлефанавала аўтару, каб папачыцца, ці ён хацеў сказаць? «Нічога, — прызнаўся, — але ж дату вам нека трэба адзначыць? То раптам надрукуеце!»

Як па мне — нельга так з давай, бо ёсць жа людзі, якім яна дарага. І — безумоўна! — нельга так з мовай — насамроч шматпакутнай, насамроч багатай, насамроч выключна мілагучнай. Яе вольце гэта, апошняе, можна, як вольце ж, калі ні паўтарай слова «халва», у роце салдацкі не стане), можна — дэманстраваць (прачытайце, пажадана ўслых — старое, як свет: «Ці лілі алею ў бульбу?»), а можна шотэра — з выкарыстаннем усёй паіторы нашых спрадчэнь і новых слоў — паказваць на прыкладзе канкрэтных тэкстаў.

Цяпер у моладзі іншыя гульні, іншыя забавы. У нас некалі была адна чыста філалагічная: ва ўніверсітэце на лекцыях па навуковым камунізме мы з суседзямі па парце «збіралі» сінанімы. Бралі, напрыклад, слова «гаварыць». І далей, па чарзе, у слупок, пісалі — мямілчы, лапатаць, плявугаць, вярзаць, бубнець, мармытаць, балбатаць, трышчыць, брахаць... Калі хочаце, далучыцеся — прадоўжце гэты пералік, альбо пачніце новы са слоў ісіц, глядзец, выпіць (у абедздох дзяржаўных мовах і зрэбіце ласку, напішыце потым пра вынікі). Але перш — перачытайце кожнае слоўца асобна і адчуіце (пачыіце!) — усё яны розныя: кожнае мае сваё, толькі яму ўласнае значэнне, кожнае — нехта з праўшчару нашых прадумаў, кожнае захаваш, перадаў далей. І таму, чым больш у нас розных слоў, тым багацейшая мова — душа народа! (Помніце Максімава: «Народ, беларускі народ, ты цёмныя сякіны, нібы крот. Табы заўсягды пагардліва, цібе не пуская з яра. М і душу тваю абаркалі — у ёй нават мовай няма»)...

А калі ёсць, калі цепеніцца яшчэ хоць недзе — у некага ў душы, у школы, у вёсцы, на старонках газеты, то чаму нам так хочацца зразумелыя словы? Адказу ў мяне няма. Але я, здаецца, ведаю, што з жаданнем гэтым рабіць. Зноў жа ўласны досвед: слова прысвабечы (сінонім да прывольчы, прыўлашчыць, прывольчызаць) мне асабіста лягло на душу адразу, з першага позыру. Але ж «канфілікаў» таскама было! Слова «мусібіць» (замест «відаш») здолела, напрыклад, настолькі недарэчным, што я, толькі разгарнуўшы кніжку ў насамроч, за-ча-піўшыся за яго, ледзь яе не загарнуў! І з-за чаго — з-за аднаго слова?!

Здурніла адна, сказала, што так — нельга, стала чытаць і, што вы думаеце — чым далей гарталіся тэмы старонкі (кніжка была цікавай), тым прыгажэй выглядала слова. Больш за тое, бліжэй да канца — яно нават мільм здолела!

Патрэбен быў час, патрэбна яго гучанне... Ды ці мала чаго нашым добрым маскоўскім знаёмцаў першынец з'явіўся. Назваць расхліў гонар дзёда — Філіпам. Што тут пачалася — страшна ўспамінаць: усё, што толькі можа (і ў рознай форме), сталі даводзіць (бачым, што яны, мякка кажучы, незарумныя, што малага засмяюць дзеші, што яго будучы джаржыч «дурчынны да прастофілей»), «Філюккі дурчак»...

Мелі рацыю — нейкі час малому спарудзі даставалася, у тым ліку і за ім: дзедзім, як вядома, абасчпаціца, не так важна, за што... А потым на эстрадным небаскіле запалілася зорка Кіркорова. І некай раптам з памяці людзей сышла і пра-

верыла на ўласнай скуру, спяняючыся ў нашых гасцінцах. Па-другое, цвёрдае перакананне, што месца ў дзіцячых галовах шмат, і калі мы не будзем заплаўняць іх тым, чым трэба, яны заплаўняць яго самі — тым, што трапіць, а трапіцца, без сумневу, пустыя мульцікі, стралялкі, камп'ютарныя гульні, брыдчаслоўе, «прымка», «лівасік», парнушка і г.д. Па-трэцяе — дзве гісторыі — тыповыя. Першая — для гэтага вядома, другая — для мінулага.

То жыла-была маці, якая адна гадала сына — вельмі прыгожага, вельмі разумнага. Ён цудоўна ведаў рускую, англійскую і нават латынь, ён адчуваў, што можа многае, і гадоў 15 таму паехаў у Штаты — шмат працаваў, вучыўся, ажаніўся, стаў (нават знешне) спраўдзеным амерыканцам. У яго там цяпер — свой цудоўны дом, свая практыка (ён доктар), трое дзяцей, найноўшыя машыны... І незажывальна рана: тут маці...

Ён купіў ёй кватэру — непадалёк ад сябе, у рускім кватэра, ён абставіў яе па апошнім словы тэхнікі, ён абсалютна усё ўладзіў! Толькі перажджыў і жыць. Маці пачабавала — паехала, месцыя тры... адпакутавала. А болей — проста не магла, фізічна: сына з нявесткай амаль не бачыла, бо ў іх праца (трэба вяртаць крэдыты), унукі па-руску нічога не разумеюць, а галюнае — побач усё чужое. І ўсё чужыя.

Вярнулася дамоў — старынка, вельмі хоррая. Жыве адна. Ці хачелася яна ад таго, што так далёка пайшоў яе сын? Ці хачеліся ён?

Ёсць цудоўнае правіла: хочаш некага зразумець, займі яго месца. Хоць бы ў думках... То паспрабауйце.

Другую гісторыю я пачула выпадкова. Гады чатыры таму ў высьокі «карусю» з тым вельмі прыгожым чалавечкам мы ехалі... Не так важна, па якіх справах, не так важна, куды. Важна, што апынуўшыся там, ён зарываўна прамоўіў: «Глянцэ... Глянцэ, колькі тут іграш!»

Мне мала было глянуць, мне трэба было... купіць іх (каб пачаставаць).

Што б, здавалася прасцей? Калі б іграшкі тыя прадаваліся... А то ж не! Агледзеўшы ўсе магчымыя пунткі ў цэнтры мястэчка, я, ззіраючы за платы, спехам пайшла па вуліцах.

Але і тут мяне чакала няўдача — на падворках, дзе груш не было, людзі трапаліся, дзе раслі — не было ніводнай жывой дзіўцы (калі не лічыць сабакчы).

Час прыспываў... Ужо вядома ад вакзала, ад цэнтара гарадка нарэшце такі супала — над старай хаткай узвышалася руха, а пад хаткай, на лаўцы сядзела бабуля. Спыталася ў яе, ці прадасць яна груш, і пачула: «Дзеткі, ды збірай! Колькі табе трэба, колькі хочаш... Усё адно ж прададуць!»

Я пайшла ў бок двара, стала збіраць, бабуля, трохі надчукашы, рушыла да мяне, каб яшчэ і дапамагчы. Хоць я і прырчыла... Дзе што там — спрабавала яе спыніць, бо глядзец, як жанчына ідзе... Грош маі алей (хай прабачыцца!) — ногі ў яе пачыналіся, як ва ўсіх; потым, у каленях разыходзіліся на шырыню шырокіх плячэй, а ў ступнях зноў «збіраліся» ў «кучку», ад чаго тулава здавалася неверагодна да доўгім, няўстойлівым, гатовым воль-воль упасці...

Тым не менш, груш мы з ёй не збіралі, разам памаленку дакльпылі да лаўкі, я дастала кашалёк. Тонам, які не церпіць прырачэнняў, гаспадыня выставіла цану: «Пасядзі са мной... Папачыцца, адкуль я і з кім жыву? Я ўслед спытала пра тое ў 15 пачула, што жанчына гэта ў 15 гадоў пайшла працаваць на ферму, што ў 17 сабе за мзту ўзяла — стаць там лепшай дзяржкі. І да 20 гадоў яна гэтага амаль дабілася — яе сталі ўзнагароджваць, сталі запрашаць у рэзідэнцыю, яе прынялі ў партыю. Яна інчануся апраўдаць давер. Якія танчаны-вачоркі, якія хлопцы-спатканні? Ёй рана ўставаць! Сам'я, замужжа? Навошта? У яе ёсць бацькі. Дзеці? Каб соллі ды с... ім падціраць — Божа барані! Хай гэта робяць тыя, хто больш нічога не можа. А яна... У 30-35 яна лічылася лепшай дзяржкі рабёна, яна сядзела ў рэзідэнцыі амаль побач з першым скаратаром райкама партыі. І ён, і іншыя першыя людзі (гэта ж дарагога варта!) размаўлялі з ёю, як з роўнай. Вось дзе спраўднае шчасце!

Потым яна здаваўвала аблас-

ны Алімп і нават рэспубліканскі, неаднойчы ездзіла ў Маскву. А потым (і неак адначасова) усё... скончылася: адзін за адным пермёрлі бацькі, рухнула страху ў ханьчэ іх тым, чым трэба, яны заплаўняць яго самі — тым, што трапіць, а трапіцца, без сумневу, пустыя мульцікі, стралялкі, камп'ютарныя гульні, брыдчаслоўе, «прымка», «лівасік», парнушка і г.д. Па-трэцяе — дзве гісторыі — тыповыя. Першая — для гэтага вядома, другая — для мінулага.

То жыла-была маці, якая адна гадала сына — вельмі прыгожага, вельмі разумнага. Ён цудоўна ведаў рускую, англійскую і нават латынь, ён адчуваў, што можа многае, і гадоў 15 таму паехаў у Штаты — шмат працаваў, вучыўся, ажаніўся, стаў (нават знешне) спраўдзеным амерыканцам. У яго там цяпер — свой цудоўны дом, свая практыка (ён доктар), трое дзяцей, найноўшыя машыны... І незажывальна рана: тут маці...

Ён купіў ёй кватэру — непадалёк ад сябе, у рускім кватэра, ён абставіў яе па апошнім словы тэхнікі, ён абсалютна усё ўладзіў! Толькі перажджыў і жыць. Маці пачабавала — паехала, месцыя тры... адпакутавала. А болей — проста не магла, фізічна: сына з нявесткай амаль не бачыла, бо ў іх праца (трэба вяртаць крэдыты), унукі па-руску нічога не разумеюць, а галюнае — побач усё чужое. І ўсё чужыя.

Вярнулася дамоў — старынка, вельмі хоррая. Жыве адна. Ці хачелася яна ад таго, што так далёка пайшоў яе сын? Ці хачеліся ён?

Ёсць цудоўнае правіла: хочаш некага зразумець, займі яго месца. Хоць бы ў думках... То паспрабауйце.

Другую гісторыю я пачула выпадкова. Гады чатыры таму ў высьокі «карусю» з тым вельмі прыгожым чалавечкам мы ехалі... Не так важна, па якіх справах, не так важна, куды. Важна, што апынуўшыся там, ён зарываўна прамоўіў: «Глянцэ... Глянцэ, колькі тут іграш!»

Мне мала было глянуць, мне трэба было... купіць іх (каб пачаставаць).

Што б, здавалася прасцей? Калі б іграшкі тыя прадаваліся... А то ж не! Агледзеўшы ўсе магчымыя пунткі ў цэнтры мястэчка, я, ззіраючы за платы, спехам пайшла па вуліцах.

Але і тут мяне чакала няўдача — на падворках, дзе груш не было, людзі трапаліся, дзе раслі — не было ніводнай жывой дзіўцы (калі не лічыць сабакчы).

Час прыспываў... Ужо вядома ад вакзала, ад цэнтара гарадка нарэшце такі супала — над старай хаткай узвышалася руха, а пад хаткай, на лаўцы сядзела бабуля. Спыталася ў яе, ці прадасць яна груш, і пачула: «Дзеткі, ды збірай! Колькі табе трэба, колькі хочаш... Усё адно ж прададуць!»

Я пайшла ў бок двара, стала збіраць, бабуля, трохі надчукашы, рушыла да мяне, каб яшчэ і дапамагчы. Хоць я і прырчыла... Дзе што там — спрабавала яе спыніць, бо глядзец, як жанчына ідзе... Грош маі алей (хай прабачыцца!) — ногі ў яе пачыналіся, як ва ўсіх; потым, у каленях разыходзіліся на шырыню шырокіх плячэй, а ў ступнях зноў «збіраліся» ў «кучку», ад чаго тулава здавалася неверагодна да доўгім, няўстойлівым, гатовым воль-воль упасці...

Тым не менш, груш мы з ёй не збіралі, разам памаленку дакльпылі да лаўкі, я дастала кашалёк. Тонам, які не церпіць прырачэнняў, гаспадыня выставіла цану: «Пасядзі са мной... Папачыцца, адкуль я і з кім жыву? Я ўслед спытала пра тое ў 15 пачула, што жанчына гэта ў 15 гадоў пайшла працаваць на ферму, што ў 17 сабе за мзту ўзяла — стаць там лепшай дзяржкі. І да 20 гадоў яна гэтага амаль дабілася — яе сталі ўзнагароджваць, сталі запрашаць у рэзідэнцыю, яе прынялі ў партыю. Яна інчануся апраўдаць давер. Якія танчаны-вачоркі, якія хлопцы-спатканні? Ёй рана ўставаць! Сам'я, замужжа? Навошта? У яе ёсць бацькі. Дзеці? Каб соллі ды с... ім падціраць — Божа барані! Хай гэта робяць тыя, хто больш нічога не можа. А яна... У 30-35 яна лічылася лепшай дзяржкі рабёна, яна сядзела ў рэзідэнцыі амаль побач з першым скаратаром райкама партыі. І ён, і іншыя першыя людзі (гэта ж дарагога варта!) размаўлялі з ёю, як з роўнай. Вось дзе спраўднае шчасце!

Потым яна здаваўвала аблас-

на Алімп і нават рэспубліканскі, неаднойчы ездзіла ў Маскву. А потым (і неак адначасова) усё... скончылася: адзін за адным пермёрлі бацькі, рухнула страху ў ханьчэ іх тым, чым трэба, яны заплаўняць яго самі — тым, што трапіць, а трапіцца, без сумневу, пустыя мульцікі, стралялкі, камп'ютарныя гульні, брыдчаслоўе, «прымка», «лівасік», парнушка і г.д. Па-трэцяе — дзве гісторыі — тыповыя. Першая — для гэтага вядома, другая — для мінулага.

То жыла-была маці, якая адна гадала сына — вельмі прыгожага, вельмі разумнага. Ён цудоўна ведаў рускую, англійскую і нават латынь, ён адчуваў, што можа многае, і гадоў 15 таму паехаў у Штаты — шмат працаваў, вучыўся, ажаніўся, стаў (нават знешне) спраўдзеным амерыканцам. У яго там цяпер — свой цудоўны дом, свая практыка (ён доктар), трое дзяцей, найноўшыя машыны... І незажывальна рана: тут маці...

Ён купіў ёй кватэру — непадалёк ад сябе, у рускім кватэра, ён абставіў яе па апошнім словы тэхнікі, ён абсалютна усё ўладзіў! Толькі перажджыў і жыць. Маці пачабавала — паехала, месцыя тры... адпакутавала. А болей — проста не магла, фізічна: сына з нявесткай амаль не бачыла, бо ў іх праца (трэба вяртаць крэдыты), унукі па-руску нічога не разумеюць, а галюнае — побач усё чужое. І ўсё чужыя.

Вярнулася дамоў — старынка, вельмі хоррая. Жыве адна. Ці хачелася яна ад таго, што так далёка пайшоў яе сын? Ці хачеліся ён?

# Без Беларусі «Усходняе партнёрства» страціць свой маштаб

Гэта думка прагучала ў ходзе дыскусіі за «круглым сталом» у Мінскім адукацыйным цэнтры імя Іаганеса Рау. Як вядома, апошнім часам значна ўзраста дыпламатычная актыўнасць нашай краіны на еўрапейскай напрузку. Прамежкавым вынікам гэтай дзейнасці стала запрашэнне Беларусі да ўдзелу ў новай праграме ЕС пад назвай «Усходняе партнёрства». Што гэта за праграма і якая будзе карысць абодвум бакам ад яе рэалізацыі, ішла зацікаўленай размова ў ходзе дыскусіі за «круглым сталом» на тэму «Еўрапейскі саюз у сістэме цяперашніх геапалітычных каардынатаў». Вось некаторыя фрагменты дыскусіі.

Усё не падлічыць

на калькулятары

*Уладзімір УЛАХОВІЧ, дырэктар Цэнтра міжнародных даследаванняў Белдзяржуніверсітэта*, лічыць, што рэалізацыя нацыянальных інтарсаў Беларусі за мяжой у многім залежыць ад пашырэння супрацоўніцтва з Еўрасаюзам пры адначасовым развіцці адносінаў з Расіяй. На яго погляд, усё эканамікай не вымерша і не растлумачыць, хоць час ад часу гэта робяць у Маскве. Напрыклад, падлічыць плошы і міноусь беларуска-расійскага супрацоўніцтва на калькулятары. Прычым, гэта датычыцца не толькі экспертаў і аналітыкаў. Такі падыход уласцівы і Крамлю, дзе спрабуюць падлічыць эканамічны баланс адносінаў саюзнікаў. Гэта абсалютна памылковыя пазіцыя, кажа дырэктар Цэнтра.

Па яго словах, зрабіце аналіз афіцыйных дакументаў нашага МЗС і парламента, і вы не убачыце і намёку на тое, каб супрацоўніцтва з Еўрасаюзам у нас уяўлялася другойаднай справай. Наадварот, пазначаецца, што гэта наш стратэгічны партнёр. Калі раней чарговым нашым замежным прыярытэтаў была наступнай: Расія, СНД, Еўрапейскі саюз, то цяпер усё часцей навазвечае: Расія, Еўрапейскі саюз, СНД. У Беларусі заўсёды было разуменне таго, што Еўрасаюз адзін з нашых самых важных партнёраў. Праўда, у Еўрасаюз трохі інакш глядзелі на адносіны з суседзямі. Апошнім часам падыходы Бруселя мяняюцца, у асноўным дзякуючы неабходнасці вырашаць вялікі аб’ём наслеплых праблем унутры ЕС. Там уначылі ўзаемную залежнасць ад суседззяў, і немалую карысць у развіцці адносінаў з памежнымі краінамі.

Збліжэнню з ЕС

няма альтэрнатывы

*Віктар ЧАЙЧЫЦ, член савета аб’яднання беларусаў «Бацькаўшчына»* (Масква) упэўнены ў тым, што абмеркаванне плюсаў і міноусаў праграмы «Усходняе партнёрства» павінна весіцца не толькі ў цішыні чыноўніцкіх кабінетаў, на семінарах і сустрэчах дыпламатаў і палітолагаў, але і пры ўдзеле 101 палітычнай партыі, недзяржаўных арганізацый, розных колаў насельніцтва. Трэба ведаць адносіны звычайных людзей да гэтага партнёрства, бо яно тым ці іншым чынам будзе закрэпача і паўсядзённае жыццё.

— Я ўспрымаю «Усходняе партнёрства» як нашу еўрапейскую альтэрнатыву беларуска-расійскаму саюзу, які, па маім перакананні, не паказуў прывабнасць для іншых краін. Уступіць няма ахвотных. Расія — велізарная еўразіяцкая прастора, суцэльны кантынент са сваімі амбіцыйнымі планами і знешняй палітыкай. А Беларусь — невялікая еўрапейская краіна, якой чарка ўдакладняць сваю самастойную лінію з Масквы ў рамках расійскіх знешнепалітычных амбіцый. Увогуле зобліжэнні Беларусі з ЕС няма альтэрнатывы. На карысць гэтага гаворыць маса аргументаў. І у нас ёсць усё магчымасці стаць нармальнай еўрапейскай краінай. Безумоўна, і ў Маскве, і ў Бруселі ёсць пэўныя і сілы, якія будучы ўсыляк супрацьдзейнічаюць збліжэнню Беларусі з ЕС. Але мы не павінны забываць, што Расія была, ёсць і будзе нашым галоўным стратэгічным партнёрам.

Гэта не падарунак Еўрасаюза
*Беларускі палітолаг Вячаслаў ПАЗНЯК* перакананы ў тым, што «Усходняе партнёрства» — гэта не падарунак Еўрасаюза, і з’усім не інструмент (як гэта часта спрабуюць прадставіць нашы асобныя аналізісты) балансавання паміж Масквой і Бруселем, паміж Расіяй і Захадам. Маўляў, гэта праграма — для Беларусі спосаб прававаецца і дражніць Крэмль, вымушаць яго даваць новыя крэдыты, ільготы, праферэнцы г. д. «Усходняе партнёрства» — гэта стратэгічная для нас перспек-

тыва. Але ў фінансавым сэнсе верагодныя вынікі ўдзелу ў гэтай праграме для Беларусі даволі сціплыя. На першым пачатку да 2010 года ў рамках «Усходняга партнёрства» Грузія — крыху больш за 12 млн еўра, Беларусь — 21 млн еўра, Арменія — 98,4 млн еўра, Малдова — 270 млн еўра, Украіне — 494 млн еўра. Зразумела, 21 млн еўра для Беларусі — гэта мізэрная сума, зусім нічога. Але не ў гэрахах тут справа, а ў новых магчымасцях развіцця супрацоўніцтва з ЕС.

Трэба нешта мяняць у расійскай палітыцы

*Юген КЛАЧЫХІН, палітолаг, выкладчк Маскоўскага інстытута міжнародных адносінаў*, прызнаўся, што ён здзіўлены тым, навокалі ў Беларусі моцная праеўрапейская настроя. На яго думку, гэта сведчыць і пра тое, што трэба нешта мяняць у расійскай палітыцы ў дачыненні да вашай краіны. На жаль, па яго словах, Масква яшчэ часта жыве былымі ўяўленнямі і нярэдка наводзіць сабе неадэкватна. Напрыклад, як пры Савецкім Саюзе па-ранейшаму спрабуе выкаліца да сабе як былых сакратароў ЦК саюзных рэспублік лідараў незалежных дзяржаў, якія ўзніклі на месцы былых савецкіх рэспублік, і ставіць задачы з пункту погляду Крамля. Зразумела, гэта непрыемна і малапрымальна для прэзідэнтаў.

Важна памятаць, нагадуў палітолаг, што ЗША паспрабуе усё зрабіць, каб ніколі не дапусціць істотнага збліжэння Расіі, яе саюзнікаў з Еўрапейскім саюзам. Гэты фактар з’яўляецца вызначальным для амерыканскай палітыкі ў Еўропе.

Еўрапейскі саюз менавіта цяпер пачаў рэалізацыю праграмы «Усходняе партнёрства», таму што ў Бруселі адчулі часовую слабіну Расіі, якая выклікана глабальным крызісам, упушчана маскоўскі госяд. Юген Клачыхін падкрэсліў, што ў Беларусі Расія мае важныя стратэгічныя інтарэсы, як і Беларусь у Расіі. А таму дзякуючы гэтым узаемным інтарэсам краіны будучы працягваць актыўна супрацоўнічаць.

Ляанід ЛАХМАНЕНКА.

# Ігар «БЕЛАРУСЬ МАЕ РАГОЗІН: ПАТЭНЦЫЯЛ ПА ВЫТВОРЧАСЦІ 10 ТЫСЯЧ ЛЕГКАВЫХ АЎТАМАБІЛЯЎ У ГОД»

Як ужо паведамыляла «Звязда», 4 красавіка кіраўніком дзяржавы быў падпісаны ўказ № 175 «Аб мерах па развіцці вытворчасці легкавых аўтамабіляў». Палажэнні гэтага дакумента на брыфінгу пракаментаваў намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення прамысловасці, транспарту і сувязі Міністэрства эканомікі Ігар РАГОЗІН.

Указ распрацоўваўся спецыялістамі на працягу больш як двух гадоў. Сёння ён дазваляе стварша новыя вытворчыя магутнасці па выпуску легкавых аўтамабіляў на тэрыторыі нашай краіны. Каб наладжваць вытворчасць легкавых аўтамабіляў, інвестар павінен заключыць з Міністэрствам прамысловасці адпаведнае пагадненне. Пасля гэтага вытворцы будуць на працягу трох гадоў вызвалены ад вылічэння і выплаты падатку на прыбытак, акцызнаў, збору ў рэспубліканскі фонд падтрымкі вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі, прадуктаў харчавання і аграрнай навуцы ў частцы аб’ёмаў вырабленых легкавых аўтамабіляў і аўтакампанентаў уласнай вытворчасці і іх рэалізацыі.

Больш за тое, на працягу тэрміну да 10 гадоў гэтыя падтрымствы вызваляюцца ад выплаты ўважных мытных пошлін і падатку на дабаўленую вартасць пры змяшчэнні пад мытны рэжым свабоднага абарачэння тэхналагічнага абсталявання і аўтакампанентаў, што ўзоязіцца на мытную тэрыторыю нашай краіны для вытворчасці легкавых аўтамабіляў. Гэты пункт ўказа аб мытных пошлінах і падатку на дабаўленую вартасць датычыцца інвестараў трэйч краін, акрамя Расіі, з якой падпісана адпаведнае пагадненне.

Александр Рагозін адзначыў, што палажэнні ўказа не супярэчаць нормам заканадаўчай базы Расійскай Федэрацыі. Таму беларускі бок не чакае ад суседняй дзяржавы нейкіх прэтэнзій.

Адказваючы на пытанні журналістаў, эксперт Мініканомікі адзначыў, што новыя ўмовы «эканамічнай гульні» на тэрыторыі Беларусі павінны зацікавіць патэнцыйных інвестараў з боку буйных вытворцаў легкавых аўтамабіляў. Ёсць верагоднасць, што названыя замежныя інвестары пачнуць наладжваць вытворчасць легкавых аўтамабіляў у нашай краіне ўжо на працягу гэтага года.

На пытанне аб мэтазгоднасці і своечасовасці гэтага ўказа Ігар Рагозін адказаў так:

— Сёння ў нашай краіне існуе толькі адзін вытворца легкавых аўтамабіляў — «Юнісон», але там унікаюць пэўныя не зусім зразумелыя моманты з іх галоўнымі акцыянерам. Гэтая інвестыцыйная кампанія на тэрыторыі свабоднай эканамічнай зоны «Мінск» вызвалена ад усіх падаткаў, аднак за мінулы год яна вырабіла толькі каля 300 легкавых аўтамабіляў. У той жа час летась у Беларусь з-за мяжы было завезена каля 200 тысяч аўтамабіляў на агульную суму прыкладна 1,5 млрд долараў. Калі весці гаворку пра глабальны фінансавы крызіс, то лічыцца, што максімум праз 2 ці 3 гады ён адступіць. Менавіта на працягу трох гадоў патэнцыйным інвестарам прапануюцца сур’ёзныя падатковыя паслабленні. Упэўнены, што за гэты час рэальна можна наладзіць вытворчасць легкавых аўтамабіляў, якая будзе выгадна абабдвум бакам.

У асабы падрыхтаваных дакументах спецыялісты Мініканомікі прадугледжваюць вытворчасць легкавых аўтамабіляў у нашай краіне ў аб’ёме не менш за 10 тысяч адзінак, адначыч Ігар Рагозін.

Сяргей КУРКАЧ.

# ЭКАНАМІКС 7

8 красавіка 2009 г. **ЗВЯЗДА**

**ПАЧЫНАЕМ БУДАВАЦЬ ЭНЕРГАЗБЕРАГАЛЬНАЕ ЖЫЛЛЁ**
Першы эксперыментальны энэрга- і рэсурсэрабэрагальны дом быў узведзены два гады таму ў Мінску. Пасля правядзення мааніторынгу ўлічылі ўсе недахопы, змянілі праект, і цяпер у кожнай вобласці нашай краіны пачынаецца будаўніцтва такога жылля. Як адзначыў начальнік Упраўлення жылльвага будаўніцтва Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Аляксандр ГОРВАЛЬ, дыя нас гэта дарэае будаўніцтва, і першы дом акупіцца толькі праз 10 гадоў.

— Гэта прыныпова новы падыход, а ён цягне за сабой і распрацоўку спецыяльных будаўнічых праектаў, — тлумачыць Аляксандр Горваль, — і адрпацоўку тэхналогій, і выпуск новых матэрыялаў, і абсталявання, якое павінна забяспечваць энэргаэфэктывнасць. Нягледзячы на гэта, ставіцца задача пераходу ўсяго жылльвага будаўніцтва на новыя параметры па энэргаэфэктывнасці. Гэта, безумоўна, прыводзіць да пугнага падаржання (50-100 долараў на квадратны метр), але усё акупаецца ў працэсе эксплуатацыі. Ды і якасць жылля становіцца значна вышэйшай за кошт таго, што рэгулюецца вільготнасць, тэмпературны рэжым — жылль становіцца больш камфортным. Перыяа акупляльнасці энэргаэфэктывнага жылля можа скласці да 8-10 гадоў. Улічваючы вопыт эксплуатацыі, я думаю, што тэрміны стануць меншымі.

Вера КАПІТАНАВА.

	<b>Открытие акционерное общество «МИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФУРНИТУРНЫЙ ЗАВОД»</b>	
	Адрес: г. Минск, ул. Старовиленская, 100, т./факс: 334 96 54	
	<b>БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2009 г.</b>	
		В миллионах белорусских рублей
<b>Наименование статьи</b>		
<b>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Основные средства		10955
Нематериальные активы		1
<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Запасы и затраты		3913
Налоги по приобретенным ценностям		297
Дебиторская задолженность		271
Денежные средства		159
Финансовые вложения		2
БАЛАНС		15598
<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>		
Уставный фонд		6395
Добавочный фонд		4646
Нераспределенная прибыль		-102
Целевое финансирование		7
<b>РАСЧЕТЫ</b>		
Кредиты и займы		1500
Кредиторская задолженность		2652
БАЛАНС		15598
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ		10940
	<b>ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ</b>	
		В миллионах белорусских рублей
<b>Наименование показателя</b>		
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг		6714
Налоги, включаемые в реализацию продукции		972
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг		4995
Расходы на реализацию		171
Прибыль (убыток) от реализации		576
Прочие операционные доходы		3
Прочие операционные расходы		—
Внеоперационные доходы		31
Внеоперационные расходы		50
Прибыль отчетного периода		560
Налог на прибыль и иные обязательные платежи		306
Прибыль к распределению		254
<b>Руководитель:</b>	<b>Будльк Сергей Александрович</b>	
<b>Гл. бухгалтер:</b>	<b>Гидлевская Тамара Ростиславовна</b>	УНП 100219829

## МОГИЛЕВСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Аукцион состоится 07 мая 2009 года в 15.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний

1.	<b>Наименование предмета аукциона</b>	Право заключения договора аренды земельного участка для строительства и обслуживания гипермаркета
2.	<b>Местонахождение земельного участка, площадь</b>	улица Гагарина
3.	<b>Сведения об ограничениях в использовании</b>	на площади 5,8309 га – водоохранная зона реки Днепр
4.	<b>Срок аренды земельного участка</b>	50 лет
5.	<b>Кадастровый номер земельного участка</b>	740100000005003914
6.	<b>Сведения об инженерных коммуникациях</b>	на земельном участке имеется водопровод, линия электропередачи до 1000 вольт. В непосредственной близости располагаются все инженерные коммуникации
7.	<b>Условия продажи</b>	право вырубki дикорастущей древесно-кустарниковой растительности, снос капитальных строений в границах земельных участков и возмещение ГКТУП «Могилеврестроймонтаж» убытков, причиняемых изъятием земельного участка
	<b>Размер убытков</b>	1 588 702 000 рублей
8.	<b>Начальная цена продажи</b>	1 332 083 000 рублей
9.	<b>Размер задатка</b>	119 887 000 рублей
10.	<b>Сумма расходов (ориентировочная), связанных с подготовкой и проведением аукциона, и изготвлением документации, необходимой для его проведения, подлежащая возмещению Победителем</b>	15 000 000 рублей

Принимать участие в аукционе могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане.

При оформлении заявления и соглашения о правах и обязанностях стороны желающие принять участие в аукционе представляют:
Заверенную копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет Могилевского городского исполнительного комитета № 3642017441709 в филиале ГОУ ОАО «СПБ «Беларусбанк», код 536, УНП 700123767 (разовый платеж);

**Юридические лица:** доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда данное юридическое лицо представляет его руководителем), копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации;

**Индивидуальные предприниматели:** паспорт, копия свидетельства о государственной регистрации, а в случае участия в аукционе представителя – паспорт и нотариально заверенную доверенность;

**Граждане** – паспорт, а в случае участия в аукционе представителя – паспорт и нотариально заверенную доверенность;

**Иностранные юридические лица:** легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения, также документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе), либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводами на белорусский (русский) язык;

Представители иностранного юридического лица или граждане: легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык.
1) Условия проведения аукциона (наличие не менее двух участников).
2) Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с предметом аукциона.
3) В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении в аренду земельного участка победителю аукциона оплатить стоимость предмета аукциона, возместить расходы, связанные с подготовкой и проведением аукциона, подготовкой документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона.
Заявления и документы принимаются уполномоченной организацией (МГУКП «Проектное специализированное бюро») по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 206 в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Последний день приема заявлений – 30.04.2009 года до 16.00.

**Контактный телефон в г. Могилеве 22 11 63**

Полное наименование				
<b>ОАО «ИНСТИТУТ «МИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ»</b>				
Адрес: 220600, г. Минск, ул. Коллекторная, 20 а, Т/ф 200 91 35				
Полное ф.и.о. руководителя Быковский Олег Михайлович				
Полное ф.и.о. гл. бухгалтера Титов Владимир Александрович				
<b>Основные виды деятельности:</b> проектирование				
<b>БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2009 года</b>				
	млн. руб.			
	<b>АКТИВ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства (01, 02)	110	3452	3543	
Нематериальные активы (04, 05)	120	1	1	
Доходные вложения в материальные ценности (02, 03)	130			
Вложения во внеоборотные активы (07, 08, 16, 60)	140	27	35	
Прочие внеоборотные активы	150	0	0	
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>3480</b>	<b>3579</b>	
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы и затраты	210	5003	6639	
Налоги по приобретенным ценностям (18, 76)	220	4	8	
Дебиторская задолженность	230	7100	8141	
Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57)	250	3603	8233	
Финансовые вложения (58, 59)	260	0	0	
Прочие оборотные активы	270	9	0	
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>15 719</b>	<b>23 021</b>	
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный фонд (80)	410	397	397	
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) (81)	515			
Резервный фонд (82)	420	157	2238	
Добавочный фонд (83)	430	2702	2818	
Прибыль (убыток) отчетного периода	440			
Нераспределенная прибыль (84)	450	767	104	
Целевое финансирование (86)	460			
Доходы будущих периодов (88)	470	3161	4228	
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>590</b>	<b>7184</b>	<b>9785</b>	
<b>IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Долгосрочные кредиты и займы (67)	510			
Краткосрочные кредиты и займы (66)	520			
Кредиторская задолженность	530	11 950	16 734	
Задолженность перед учредителями	540	59	81	
Резервы предстоящих расходов (96)	550	6	0	
Прочие доходы и расходы	560	0	0	
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>690</b>	<b>12 015</b>	<b>16 815</b>	

	<b>ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ</b>			
	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>За отчетный период</b>	<b>За аналогичный период прошлого года</b>
<b>I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	010	27 714	22 849	
Налоги, включаемые в выручку от реализации товаров, работ, услуг	011	3672	3275	
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку)	020	24 042	19 574	
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	030	14 943	14 201	
Прибыль (убыток) от реализации (020-030-040-050)	060	9099	5373	
<b>II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</b>				
Операционные доходы	070	36	26	
Операционные расходы	090	38	20	
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов	120	-2	6	
<b>III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</b>				
Внеоперационные доходы	130	28	24	
Налоги, включаемые во внеоперационные доходы	131	2	1	
Внеоперационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внеоперационные доходы)	140	26	23	
Внеоперационные расходы	150	5073	3274	
Прибыль (убыток) от внеоперационных доходов и расходов (140-150)	160	-5047	-3251	
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (060+120+160)	200	4050	2128	
Налоги, сборы и платежи из прибыли	210	2411		

